

30r.1
6382

ЖУРНАЛ

6 (15)

Зоk. 1
Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

6382

МАЛАДНЯК

Штотысячная літаратурна - мастацкая і грамадзка-політычная часопісъ
ЦК КПБ(б) і ЦК ЛКСМБ

— ПАД РЭДАКЦЫЯЙ —
ГЭССЭНА, М. ЗАРЭЦКАГА, М. АДЗІНЦА

Год выданьня чацьверты

Сшытак шосты
ЖНІВЕНЬ

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
М Е Н С К — 1926

Б. Д. В. 135

Галоўлітбел. № 19819

1 Дзяржаўная друкарня. Зак. № 552 у ліку 2000 экз.

Бязьдзетуха

I

Суседкі сядзелі на бёрнах супроты Панасавай хаты і гаманілі съціха. Аўгінка з дэіцянем на руках стаяла паблізу і з нецярплювасцю чакала, калі-ж кончыцца гэтая бабская гутарка. Маці на хвілінку аддала ёй падзяржаць дэіця, а ўжо, мусіць, другую гадзіну гамоніць і гамоніць з суседкай, бязьдзетухай Арынай.

Аўгінка ня слыхала іхнай размовы. Бо аб чым, цікавым для яе, маглі яны гаварыць? Сто раз чула яна гэткія вось гамонкі: той сказаў тое, тая зрабіла гэта. Нараканьні-ж маткі на недастаткі, на вялікую сям'ю толькі будзілі лішні жаль у сэрцы дзяяўчыны.

Досыць яна, як большая ў сям'і, маець працы і клопату ў будні. А сягоныня, у нядзелю, прывязаць яе тут з дэіцёнкам на руках! Забылася, мусіць, маці, што ўчора яшчэ згадзілася пусыцца ў разам з другімі дзяяўчатамі ў Замошша па дурніцы.

Дзяяўчаткі ўжо зьбіраліся кучкамі, вось-вось пойдуць, а яе ня гукнуць.

Аддаць-жа матцы дэіця Аўгінка не адваражвалася. У строгасці і послуху гадавала тая дзяцей; столькі разоў перад людзьмі выхвалялася, якія паслушмяныя яе дзеци. І цяпер перад суседкай напэўна захоча паказацца, якая зымірная дзяяўчына яе дачка.

Плюшчыла сінія вочки Аўгінка, углідаючыся ўздоўж вуліцы. Там, на канцы, ля Зымітраковае хаты, гудам гудзела, съмехам порскала: цэлы груд дзевак і хлапцоў сабраўся. Дзеўкі кошыкамі дзяцюкоў адганилі, каб ня ліплі, „як дзёгаць да босае нагі“.

Асьмелілася Аўгінка, падышла да маткі, хоча прасіцца ісці да таго вясёлага карагоду, але бачыць, тая—адна цікаласць: слухае, як ня зъесьць кожнае слова, што гаворыць Панасіха.

Услухалася Аўгінка і ёй цікавым здалося, бліжэй падсунулася.

А Панасіха, углядаючыся ў даль, як у сваё мінулае, вось што рассказвала:

— Прышоў тады Панас з салдатаў. Ізноў стаў ка мне хадзіць і пытаецца: „Ну, ці пойдзеш ты за мяне?“ А я й сама ня ведаю. Любіліся мы раней дужа. Гляджу на яго: худы такі стаў са службы, як прыбіты які. І шкода мне яго стала. Ведаю, што ніхто добры замуж мяне ня возьмесь—дужа ўжо бедна мы жылі. Хіба батрак які пасватае. А ў Панаса гаспадарка якая-ні-якая, а ўсё свая. Падумаю, падумаю: што як і я ў матку сваю ўдалася,—пачну па двое дзяцей штогод вадзіць,—згнію ў беднасьці. Што баюся дзяцей, дык і сказаць не могу. Аж ад некага дачулася я, што ў Бушыках жывець такі варажбіт, што ўмее вываражыць, колькі ў каго дзяцей будзе. Стала я курэй сачыць, які зъбіраць. Можа і ад чужой курыцы яйдо прыбрала—цвёрда не зракуся; сабрала яе з дзесятак, а ў нядзелю, украўшыся, шась к таму варажбіту. Сядзеў ён адзін у хаце, касавокі, божа съцеражы, які. Адно вока па хаце бегаець, а другое пад лоб глядзіць. Сабрала я съмеласяці, аддала яму гасцінца, прашу яго паваражыць. Паглядзеў ён у карты, руку маю паслья ўзяў, пальцам па ёй павадзіў-павадзіў, зубы вышчарыў: „Дзевяць сыноў у цябе, дзеўка, будзе. Гадуй цару салдат“. Усё роўна як цэглінай па галаве ён мяне гэтymі словамі стукнуў; у вушох зашумела, толькі што на падлогу са слабасці ня села. Бачыць гэта чарапнік той, ды кажа: „Калі маеш, дзеўка, адлагу, дык нясі бутэльку гарэлкі, навучу цябе, як ад дзяцей асьцерагчыся“. Усякім спосабам наскрабла я гроши на бутэльку. Аддала варажбіту гарэлку і прашуся: „Ну, вучы, калі сам умееш?“—„Слухай толькі пільна“, адказвае: „Налі ў пляшачку съянцонае вады, вазьмі асінавы калок і, як пятухі поўнач закрычаць, ідзі на раздарожжа; там нічога ня пужайся, дастань тым калком з-пад крыжа зямлі ды ўсып яе ў ту ю съянцоную ваду, а сама як-га бляжы дамоў. Ваду гэтую ўзьлі на печ ды слухай, колькі галасоў будзе плакаць. Усе дзевяць і зълічыш“. Усё чысьценька, як ён казаў, зрабіла. Як лінула я вады на печ, зашумела нешта, заплакала на печы. Стала я лічыць галасы: дзевяць галасоў. Трудна мне стала: гэта-ж мае дзеткі плачуць. Нікому я тады

ані слоўцам ня прызналася. У скорым часе я і замуж за Панаса пашла. Ён троху на здароўе слабы, затое я здаровая: і бабскую і мужчынскую работу вярну—жывём не галодныя. А дзяцей у нас як няма, дык няма. Раз пачаў ён нешта разважаць: „Чаму гэта ты, баба, такая здаровая, а плоду ад цябе нямашака“. Я вазьмі ды прызнайся. А-ей, што ён ускінуўся на мяне, сварыўся што, з хаты мяне гнаў. Потым съціх. Хто-б яму працаваў так, як я? Доўга, доўга дудзеў, пакуль я грэх свой на споведзі папу не здала. Сем пятніц да ўёмнага нашча сядзела, поўтрубкі палатна, фунт воўны, парася, ахвяры матцы боскай занясла. Жывём вось цяпер адны і ці ладна ці дрэнна тады я зрабіла тое, дык і цяпер ня ведаю, не дадуваюся.

Суседка Мар'яна галавой закруціла.

— Праўду той варажбіт казаў, што адваргі шмат трэба. Жартачкі, трэба столькі сымеласьці на грэх сабраць, каб апаўночы на раздарожжа йсьці. Я, здаещца-б, ніколі, ніколі...—і тут убачыла, што Аўгінка кладзець ёй дзіця на прыполн.

— І ты тут слухала?—накінулася маці на дачку.—Расчыніла вушы і слухае. Як добрае што, дык кажы ні кажы, не пачуеш, а благое само ў вушы лезе.

— Во цікава мне ваша там... бабскае! Ці можна мне ў дурніцы йсьці?—зьбіла размову з дарогі ўбок Аўгінка.

— Ідзі, ідзі сабе. Толькі не вырабляйся так, як вун Андрэя Параса. Ёй і ў дурніцы не па што йсьці. І бяз дурніц—дурніца.

Аўгінка, не даслухаўшы матчыных навучаньняў, як віхор, панялася па вуліцы. Падслуханае ад баб адразу з галавы выскачыла. Толькі ў Замошшы, калі брала сінія з блясцым наётам, як чые п'янныя вочы, дурніцы, і ў галаве кружыла-дурманіла ад прывязыльлага паху багульніка, паміж іншых думак, узьбегла на падслуханую таямніцу. Падумала: „Варта расказаць, дзевак навучыць, ды стала сорамна“, і нікому ў тым, што чула, ня прызналася.

II

Прашло лета, а за ім і другое. Мінула Аўгінцы семнаццаць год. Выцягнулася яна, вырасла, як тая каліна, што ў песні пяеца, „увесь луг акрасіла“. Дзеўка і да работы, і да гульні на сяле першая. Матка за дачкой пільна даглядае, каб

па начох не хадзіла, каб і, у людзёх гуляючы, з хлопцамі па куткох ня тулялася, каб самая брахлівая баба на дачку яе зьвягнунь не пасъмела. Дарма толькі клопату сабе столькі давала старая. Дзіця яшчэ была Аўгінка, хоць і вырасла такая відная ды фігурная. Калі вясёла дзеўцы, дык хоць з катом дурэць і съмяяцца рада яна; скакаць—ці з хлопцамі, ці з дзеўкамі, ці з дзяцьмі, усё адно ёй. Абы музыка была.

Глядзела яна, як мілующца дзеўкі з хлопцамі. Расскажа калі ёй каторая, што цэленькую ночку, прытуліўшыся да любага ды за руکі пабраўшыся, прасядзела...

Але ня было ў Аўгінкі нікога, ніводнага, з кім-бы так пасядзець захацелася.

Часам, як варочалася з гульні, а сон яшчэ ня прышоў, выходзіла яна з хаты ў садок, і там, прыхінуўшыся лобам ці шчакой да дрэва, доўга слухала песні гульцоў (ня ўсіх-жа дзвек маткі рана дамоў гукалі), і здавалася ёй, як-бы нехта, не знаёмы, але такі блізкі, любы, стаіць побач, жалеець, мілець яе... Потым адчувала, што сырая кара дрэва муляець лоб, ачыналася, самай съмешна рабілася, і бегла ў хату спаць.

На кірмашы ў Забор'і, на веснавога Міколу, выглядзеў яе хутарэц Альшэўскі, чалавек ужо сталага веку, багаты, адзінокі. Жыла з ім толькі матка. Сёстры замуж павыходзілі, брат у нямецкую вайну загінуў.

Да вайны не пасьпей Альшэўскі ажаніцца. На вайну пашоў, руку з акопа выставіў: адзін палец адстрэліла,—адпусцілі дамоў. Ні на якую вайну ён больш не пашоў. Спачатку хаваўся, потым з кім трэба пасябраваўся: у папа мэтрыку няправільнную выправіў, у воласці падладзіўся са сьпіскаў ліст патрэбны яму выдзерці—і выкруціўся.

Урэшце, як жыцьцё пашло пэўным торам, пастанавіў ажаніцца. За багацьцем ён ня гнаўся, сам усяго меў удостатку, абы ўзяць дзяўчыну маладую, здаровую, на работу спраўную. Матка стара стала: ад працы стогне, крэкча, на сына наракае. Батрачку дзяржаць—адзін клопат цяпер з імі: у горад вазі, запісвай, гроши за яе плаці. А ці зробіць чужая, наёмная, тое, што сама гаспадыня?

Паехаў на кірмаш Альшэўскі з пэўнай думкай: да дзвек прыгледзецца, у людзей пра гэты тавар распытанацца. Жаробок добры ў яго, нагамі па бакох кідаець, на коні чужых

равець, ягочыць. Сам хутарэц пагаліўся, падмаладзіўся, у чорнае прыбраўся, адно слова—кавалер.

Паставіў ён каня на знаёмым дварэ, ад пылу абтросіся і пашоў па кірмашы шукаць знаёмых і разглядцацца па людзёх.

З адным пагаманіў, з другім, стаў на ўзгорку ля царквы, і ўпала яму ў вока Аўгінка. Па сваім сяле ходзіць яна, як свая: вясёлая, радая, але бяз тых плямных выпекаў на твары, як прыхадзяшчыя дэўкі.

Папытаўся кавалер у знаёмай заборскай бабы: хто ды чыя гэта дзяўчына. Бабскі нос у гэтым пытанні нешта ўножаў, а з тэй прычыны, што кумой яна Аўгінкіным бацьком даводзілася, падхваліла яна дзяўчыну так, што хутарэц хоць сягоныня ў сваты гатоў.

У суботу ўвечары зашумелі шумкі пад вокнамі Васілёвай хаты.

Сваты былі неспадзяненыя. Хоць кума Рыпіна пляскала языком, што спадабалася замасянскаму хутарцу іхняя дачка, як кату мяса, што і ў сваты ён прыедзе, але бабе веры нікто дужа ня даў. Збрахала можа, каб пасъля перад людзьмі з іх жа пасъмляцца.

Аўгінкі дома ня было. Цэлы дзень яна чысьціла, прыбірала ў хаце, падлогу галянём вышаравала, прыбрала багоў у новыя, сваёй работы, набожнікі і, пакуль даць кароў, скочыла на возера за аерам,—пасыпаць падлогу, кажуць—блохі яго духу баяцца.

Яшчэ здалёку ўбачыла яна, што бабы тоўпяцца каля дзьвіярэй іхнай хаты. Дзяўчаткі-падлеткі вісьлі на рамах вакон, заглядаючы праз шыбы ў хату, а хлапчукі асаджвалі іх за спадніцу ўніз.

Адразу і ня съяміла Аўгінка, у чым там справа. Сэрца яе закалацілася моцна, шыбка пабегла яна к хаце, прыціскаючы аер да грудзей.

Дзяўчаты кінуліся ёй насустреч і на дзесяць галасоў разам стрэльнулі па ёй навіной.

Ня ведае цяпер Аўгінка, куды ёй дзеца, хоць ты ў хату ня йдзі.

Старая Рыпіна за руку ўвяла яе ў хату, кажучы:

— Во, і пасылаць па яе ня трэба, сама прышла.

Аўгінка стала ля парога, як мак, чырвоная, а вочы глядзець не падымаюцца.

Уся ўвага сватоў звязрнулася на яе. Пільней за ўсіх углядаўся ў яе жаніх; з усіх бакоў вачамі так і шчупаў. Калі тавар купляеш—трэба добра глядзець, каб падману, фальшы якой ня было. Тавар-жа, відаць, быў першага гатунку, і вырашыў Альшэўскі нікуды больш ня кідацца, кана дарма не ганяць, людзей не турбаваць, а тут канчаць справу.

Бацькі дзеля прылікі толькі пагаварылі, што няхай-бы яшчэ пакрасавалася дачушка ў роднай хаце, але па вачох іхніх, па ўсім абыходзе пазнала Аўгінку, што маюць яны вялікую ахвоту аддаць яе ў багаты двор.

Загадалі дзеёцы за стол сесці, самагонкі да жаніха выпіць. Рушыўся ў яе той радасны настрой, які панаваў над ёй цэлы дзень, калі яна змораная, ды разам з тым чуючы здавленыне ад працы, бегла к возеру, мачыла ногі ў цёплай са-грэтай за дзень сонцем вадзе, як ірвала пукі аеру і дражніла жаб „квэ-квэ“. Пратаў і той страх, які ахапіў яе, калі даведалася пра сватоў. Нейкі нудны, ліпучы туман аплёў мазгі, па-разлучаў думкі. Часам як-бы сама на сябе з боку паглядала і тады дэвілася.

Запілі Аўгінку.

Заснула яна з цяжкай галавой, але малады сон—моцны, і ўсе думкі аб сватох за сабой панёс.

Устала дзяўчына на раніцы, а ёй ані ў галаве ўчараашня сватаныне. Толькі, калі замятала хату і бразнулі пад сталом бутэлькі, яна раптам усёй істотай сваёй успомніла пра ўчараашні вечар. Венік сам з рук вываліўся.

Да апошняй надзеі да апошняга свайго падтрыманьня—маткі звязрнулася дзяўчына.

— Не пайду я, мама, замуж. Не хачу...

А сълёзы з вачэй па твары адна па адну ўздагон бягуць.

— Ну чаго ты плачаш, каб хто папытаў? Замуж ня хочаш? Гэта-ж толькі старыя дзеёўкі замуж просяцца і з радасці аж скачуць, калі які дурны ашукаецца. Вядома-ж, маладой боязна. Але-ж трэба йсьці. Жарты, на такое багацьце... Гэтак-бы і съвет зывёўся, каб дзеёўкі замуж ня йшлі. Не табой пачалося і не табой кончыцца. Ды будзе яшчэ час, пагамонім аб гэтым, а цяпер мый бульбу съвіньням!

Тым размова і кончылася. Прабавала яшчэ колькі разоў плакаць дзяўчына, прасіцца ў бацькоў, ды як звесьдзіў Васіль да Альшэўскага, паглядзеў на дабро яго, то ўж ён дзіцяці свайму вораг, каб на такое выгоднае жыццё яе не аддаць.

Вясельле вызначылі на Духа. Строіцца Аўгінка к вясельлю. Дзеўкі, дзе ні зьбяруцца, вясельныя песні ёй пяюць, без пары ў сълёзы ўводзяць.

А тут яшчэ, як прыдзе Петраковых маладзіца, дык і больш жару надасць. Тры гады толькі маладушка замужам, а ўжо двое дзяцей маець і трэцім ходзіць. Памятае Аўгінка яе вясельле. Як ягода чырвона была тая тады. А цяпер схудзела, счарнела, састарэла без пары. Гняўлівая стала, як кабыла надарваная ды наравістая, што зубамі так і хапаець.

Страшна Аўгінцы цяпер глядзець на суседку. Жудасць бярэць. А ну і ёй такая ўдача на дзяцей пойдзе. Успыла на паміць таямніца, падслушаная ў старой Панасхі.

Думае, вагаецца дзяўчына, што ёй рабіць? Грэху страшна. Кажуць, што дзяцей бог пасылаець. Як-жа іх губіць самой.

Раз, як жала жыта, чула, казалі бабы, што палуднічкі, што зьвініць у поўдзень над галавой, усё гэта душачкі дзяцей ненароджаных, без пары маткамі загубленых. А колькі іх там зьвініць! Значыцца, не баяліся грэху!

„А я-ж зраблю так, што іх і зусім у мяне ня будзе. Не хачу я дзяцей ад таго старога, нялюбога. Нашто мяне бацькі, як карову на кірмашы, за добрую цану аддаюць. Гонар ім з багатырамі зрадніцца і гарэлку піць. Сьвякрова мая ўжо наперад загадала, каб я да году радзіла. Зямлю, кажуць, будуць рэзаць, дык, калі яшчэ душа будзе, менш зямлі адкусіць ад багатыроў. Ну, дык няхай на мяне не спадзяваюцца. Не хачу я вам ваша плямя вадзіць... узбунтавалася дзяўчына.

Удаень Аўгінка выбрала час, прыхавала калок і бутэлочку з сывянцонай вадой.

Лягла дзяўчына ўвечары на сваю пасыцелю. Думкі ў галаве, як сьвініні па полі, самапасам, куды каторая,—у кучу не сабраць. Няўпрыцям задрамала, але крыкнуў певень, адразу пачула. Страпянулася яна, накінула армяк на плечы, вышла за дзверы і праз разьбітую шыбу ў вакне рукой дастала крук зашчапіць. Нашла калок і ваду і пабегла цераз садок, цераз сваю паласу на дарогу. Свой сабака да яе прывязаўся. Не ха-

дела гнаць, каб голасу не падаць, ды і съмялей з сабакам па начы хадэіць.

Ноч ціхая, цёмная. Неба хмарнае, а вечер паўзець цяплыней у твар. Збоку, ля возера, агні ходзяць, мусіць, ракі ловяць. Успомнілася дзеўцы, як ужо колькі таму будзе, яшчэ пры панох, выпрасілася яна ў бацькі ісьці з ім разам ракі лавіць. Толькі бацька запаліў пук саломы, даў ёй дзяржаць свяціць, толькі ногі яна ў ваду памачыла, як стрэліць нехта над возерам,—шрот ля яе па траве пасыпаўся. Ой, страху, страху ёй было тады. Ледзь жывая дамоў прыбегла. Бацька расказаў ёй, што гэта паніч возера сваё вартаваў, людзей адганяў.

Цяпер-жа гэтая съмелая агні дзяўчыне съмеласці паддалі. Хутка прыбегла яна на раздарожжа; скоранька, хапаючыся, стала капаць зямлю з-пад цёмнага высокага крыжа. Успухлая ад учарашняга дажджу зямля капалася лёгка. Усыпала Аўгінка зямлі тэй трошку ў бутэлечку; сабака забурчэў,—учуяў нешта ці некага.

Шыбка, як тады, калі ракі з бацькам лавіла, але без таго страху, кінулася Аўгінка дамоў. Ніхто ня чуў, як яна ціханька кручок цераз акно адшчапіла і ўвашла ў хату.

Усе съпяць моцна, ніхто нічога ня ведае, што яна ўездумала рабіць.

Яшчэ з вечара прыбрала дзяўчына на печы, каб вадой якіх лахманоў не ablіць.

Пастаяла яна ў раздуме хвіліну і чохнула ваду на печ. Сэрца як цэпам замалаціла, у вушшу зазывінела, зашухала. Слухаець яна, ці многа галасоў заплача. Нічога ня чуваць, ніводзін не заплакаў. Чаму ніхто ня плакаў, Аўгінка аб тым не задумалася і пашла спаць.

Заплюшчыла яна вочы,—агні ля возера мігцяцца, кусты прыдарожныя, крыж той вялікі, чорны; руکі яшчэ тэй зямлі сырой пахнуць. Зямля расьцець, пухнець, з рук сыпецца, сабака яе лапамі раскідае... Заснула Аўгінка.

Вясельле згулялі гучнае.

Сядзела Аўгінка за столом ужо ў хаце маладога, сплаканая, вочы ад сълёз пазапухалі; няпрыгожая стала. Але малады, чырвоны, як рак, так упіраўся ў яе п'яным поглядам, што аж душна рабілася ёй.

Яшчэ больш страшна стала маладой, як асталася сама на сам з мужам. Уцякла бы, ды куды ўцячэш? Э песьнямі, саромнымі прыпейкамі прывялі сюды п'яныя бабы. Бо, кажуць, трэба так. Не з яе пачалося, ня ёй кончыцца.

А малады, вялікі, п'яны, з мутнымі вачамі, мокрымі вуснамі прыклайцца да яе твару і съціснуў яе, як кот мышыну, сваімі лапамі.

III

Чужая хата цяпер сваёй стала. Але ніяк ня можа прызвычаіцца Аўгінка да жыцця на хутары. На сяле з людзьмі і за працай весела; заўсёды ёсьць з кім словам перакінуща ці то ў полі, ці то ў гародзе.

А тут, на хутары, іх толькі троє: муж, съвякрова ды сама Аўгінка. Была, праўда, яшчэ ў іх старая пастушка: брыдкая, дуракаватая дзеўка. Жыла яна ў Альшэўскіх гадоў з дванаццаць. Плаціць ёй нічога не плацілі, кармілі з горшага, ды абноскі давалі данашваць, атопкі датаптаваць. Яна і гусятніца, і і сьвіннатніца, і авечкі пасьвіла; узімку пер'е скубла, бульбу скабліла, прасьці пасабляла. На работу нішто была, а ўжо разгаварыцца з ёй ні аб чым ня можна. Калі хто зачэпіць яе, дык як загагоча, пачне верзыці штось недарэчнае. Аўгінка, пагаманіўши з ёй раз, старалася ніякай размовы з ёй не пачынаць і з няпрыемнасцю слухала, як падражнівае і кпіць з дуракаватай дзеўкі старая гаспадыня.

Съвякроў, ня гледзячы на свае шэсцьдзесят год, была баба, як дуб, моцная, натуры суровай, хоць гутарку сваю любіла ласкавымі словамі пратыкаць. Да нявесткі: „галубачка, зязюлька, ясачка“, а на работу гоніць і гоніць,—перадыхнуць не дaeць. Аўгінка да работы змалку прызвычайлася, а тут яна прост цераз сілу рвецца.

Узімку адпачнула троху. Не дазваляе сам Ігнат рана будзіць маладуху. Любіць спаць з маладой жонкай, ня слухае матчынага бурчэння, што прадзіва столечкі, а руکі бадай што адны ды адны.

Прыцягнулася вясна і к мужній хаце. Усё часцей і часцей паглядае старая Альшэўская на маладую нявестку, раз-па-разу гамонку заводзіць, што на добры парадак ужо-б і аб люльцы думаць трэба, а, здаецца, нічога такога і ня чуваць і ня відаць. Чырванее Аўгінка.

Вось вясна ўжо адлятае. На гародах капающа, полуоць бабы. Трэба ім да ладу ўсё давесці, бо за касьбой, за жнівом не да гародаў будзе.

Палола буракі старая хутарыха цераз ляху побач з Аўгінкай ды гутаркай узьбілася на заборскіх баб, а з іх на бязьдзетуху Арыну.

Аўгінка ніжэй галаву да буракоў прыгнула, бо твар жарам абліўся. Зірнула на яе старая і невядома скуль неспадзянай думка трапіла бабе ў галаву. Бурканула.

— Можа і ты ад тэй паскудніцы старой чаго навучылася, рэпінка мая салодзенъкая? — абырнулася яна да нявесткі, пытлівым вокам углядочыся ў твар тэй. — Няма на табе знаку ніякага, каб ты зацяжэла.

Ня ўмела маніць Аўгінку. Сорам, што пазнае съякроў нешта па яе твары, не даваў ёй падняць галавы.

— Прызнавайся, матчына дачушка, каб ты на месьце згніла, што ты зрабіла нешта?

Зашлася плачам маладзіца.

— Пашла ў хату! Там я ад цябе ўсяго даведаюся, ялаўка пеставаная!

Гукнула разьюшаная баба на съледзства мужыка. Добрую лазнню далі яны Аўгінцы. Усё ад яе выведаўшы, паслья доўгае нарады пастанавілі паслаць яе да споведзі. Няхай поп якую самую цяжкую кару на яе наложыць, толькі няхай памоліцца бацишко добра, каб чары тыя з яе спалі.

Прыглушоная, з мутнай галавой, выправілася Аўгінка на другі дзень у споведзь, ды ня ў свой прыход, а ў чужы.

Ішла зялёнай вясёлай гаманлівай дарогай, удыхаючы й цёплы вецер, і косы ранняга сонца, і росны пах няскошаных яшчэ красак і старалася дайсьці да парадку: якая яе віна, за што яе зьняважалі, білі ўчора? Ці-ж яны пэўныя, што ад таго чараваньня ў яе дэяцей няма? Яна-ж казала ім, што ніводнага голасу плачу яна тады не пачула.

Скінула авечую скuru съякрова. Ніводнага слоўца людзкага ў яе не знашлося. А Ігнат той, аж зубамі скрыгаў, штурхай сваю маладую жонку так, што вобземлю яна стукалася. Зьняславілі і ўвесь род яе, што ашуканствам замуж дачку за багатыроў выдалі.

— Кажу табе, сыночак,—зывягала разьюшаная баба,—
кажу табе, бяз чаару тут не абышлося. Мусіць, яны табе
зельля якога тады ў гарэлку падсыпалі, як у выгледзіны ты
да іх езъдзіў. Смалой ліпнулі. Казала табе, сынок, ці з імі нам
радніца? За цябе-ж першая лепшая дзеўка пашла-б, ня тое,
што гэтая сьвіньня непаросная, каб яе кішкі сабакі цягалі...
Вон, вон з дому гэтую паскуду!

Але міла яшчэ было Ігнату маладое цела жонкі. Дай-ка
які спосаб спрабаваць. Ці не дапаможа поп.

І вось ідзець і йдзець Аўгінка цераз бор ужо да таго
папа. Як-жа ў сваё сяло йсьці? Як сваім людзям на вочы па-
казацца?

— Ах, што рабіць, што рабіць?

У бары ягады чырванеюць абапал дарогі. Ягадніц повен
лес,—аж сосны гудуць ад гоману, съмеху вясёлых песень.

Некалі яна першая ў вясёлым карагодзе дзяўчат-красак
была.

Дзевятнаццаты год ёй, дзевятнаццаты толькі. Жаль і
крыйду вялікую Аўгінку на бацькоў сваіх адчула, што завязалі
маладосьць яе замужжам. Праўду-ж сіпела зъмяя-съякруха,
што з радасцю яе з хаты на багаты хутар выпіралі.

Вутраня ўжо кончылася, як прышла Аўгінка ў царкву.
Народу там—усіх пальцаў на руках не загнеш, лічыўши: з пя-
так баб ды з пару мужчын.

Рада Аўгінка, што ніхто яе тут ня знае. Апрача яе ста-
навіліся да споведзі дзед нейкі стары ды маладзіца адна ця-
жарная. Перад сабой іх пусыціла Аўгінка. А самой ёй страшна,
ой як страшна.

Чырвоная, з тахающим сэрцам апынулася яна вочы ў вочы
з папом пад нейкай пеляной. Поп не съпяшаючыся разглядаў
яе, наколькі можна было разгледзіць пад пакрышкай. Ня йдуць
слова на вусны Аўгінкі, няпрыемна ад погляду мужчынскіх вачэй.

— Замужняя ці дзяўчына?—распачаў споведзь поп, скучаючи
сябе аднэй рукой зълёгку за бараду.

— Замужняя,—прашапацела маладзіца.

Поп паправіўся ўсім тулавам, нахіліўся бліжэй да Аўгінкі,
толькі што не ўзваліўся на яе.

— Чым-жа ты вінаватая, маладзіца? Мусіць, свайго му-
жыка табе мала? З другімі гуляеш?

Саромеецца Аўгінка ад гэткіх пытаньняў. Раней яна зазвычай хадзіла да споведзі толькі ў вялікі пост. Тады папу няма часу для даўгіх гамонак. Як снапамі, кідаецца бабамі поп. А сягоныя гэты чужы поп, мусіць, доўга будзе ў яе распытацца. Тоё няпрыемнае пачуцьцё, якое ахапіла адразу Аўгінку, калі апынулася пад пеляной, павялічылася. Але страх пра паў. Проста не хацелася расказваць чужому чалавеку сваю таямніцу. Аднак, перамаглася і прыглушоным голасам сказала.

— Як дзеўкай была, чаравала, каб дзеяцей ня было. Вось і ня машака ў мяне дзеяцей.

— Но-о-о! Чаравала, каб дзеяцей ня было? — зьдзівіўся поп. — Грэх, вялікі грэх! Такія круглыя сабе выгадавала... — і ўсёй пяцярнёй съціснуў Аўгінку за грудзі.

Агіда і гнеў рванулі яе рукамі пеляну і, нічога ня чуючы, нікога ня бачачы, пашла Аўгінка цераз царкву к выходу.

А поп з неспадзянкі запутаўся ў пеляне і, пакуль скідаў яе з галавы, меў часу прыйсьці да сябе.

— За чараванье бясоўскае не магу адпусціць табе грэху! — крыкнуў ён пярэрвістым голасам уздагон Аўгінцы.

Даніасльіся гэтыя слова да вушэй маладзіцы, але не да яе разуму. Ды падхапілі іх бабскія вуши, і сталі бабы паміж сябе здагадкі рабіць, адкуль тая маладзіца, за які такі грэх бацюшка на яе сварыўся? Нашлася адна, дачка каторай замужам была ў Забор'і, — пазнала яна Аўгінку і вырашыла сягоныя дачкі даведацца і дазнацца, што тут і як...

А Аўгінка тымчасам ішла і йшла назад ранейшай дарогай. Дзе цяпер яе двор, яна ўжо сама ня ведала. Нікуды не хацела: ні ў мужыкоў двор, ні ў бацькоў. Бацькоў дык і сорамна было. Трэба будзе ім усё расказваць і пра споведзь...

— Ох, гора маё, горачка! — ламанула пальцы Аўгінка. — Куды мне йсьці?

Калі мінула бор, несвядома збочыла з дарогі ў жытага. Асьцярожна, каб не паламаць, расхіляла каласы і вышла на невялічкую лугавінку, з усіх бакоў закрытую жытам.

І тут, пэўная ў сваёй адзіноце, троху супакоілася.

— Пайду на хутар, — думала, — раскажу ім, як мяне поп спавядаў, павіннося перад імі. Калі ня будуць мяне дужа есьці, застануся пры іх, а не, дык да бацькоў вярнуся. А будзе бацька біцца, матка праклінацца, выберу дакумент і ў горад паеду.

Сонца пякло і гнала сон на яе змучаную галаву. Напусьціўшы хустку нізка на вочы, падлажыла яна руку пад галаву і заснула, здрыгаючыся і хапаючыся ўва съне.

Плёткі хутка расходзяцца па вясковых ваколіцах. У гэты дзень пад вечар усе бабы ў Забор'і, як у бубен білі пра Аўгініну споведзь,—жарты, поп з царквы прагнаў, да споведзі не дапусьціў за чары нейкія.

Тая свацьця, што навіну ў Забор'е прынясла, да Васілёвых сама не паказалася, але ня менш як пяць баб зашлося да Васіліха—ні то навіной пачешыць, ні то больш чаго даведацца.

Назаўтрае сабралася Васіліха на хутар да дачкі ў адведкі. Цэлуу ноч грызлася старая, але нічога толкам уцяміць не магла, што плявузаюць бабы. Што нездарма пагалоска пашла—ведала.

У Аўгінкі ўсё-ж не хапіла адвагі і жаданьня прызнацца мужыку і съявкрове, што яна не захацела да канца выспавядатца.

— Была ў споведзі?—першая зачапіла яе съявкроў.

— Была.

— Ну, што бацюшка сказаў?

— Нічога.

— Як нічога! Брэшаш ты. Ці адпусьціў твой грэх?

— Ня ведаю.

— У, гадзіна балотная, каб ты так долю сваю ведала. Кажы ўсю праўду, мухаморына ты чырвоная!

Але Аўгінка ні слоўца больш ня выпусьціла, нават на мужнія запытаныні.

Каб ня жніво скора, падгаварыла-б старая хутарыха сына прагнаць Аўгінню. Ды разълічыла, што, на ліха, Аўгінка за дзіве жняі наемных нажнець; а плата ёй будзе цяпер добрая: даволі ласкавых слоўцаў назапасіла для яе съявкова, добра імі накорміць, аж у роце горка стане маладусе.

Яшчэ сънедаць не садзіліся, як увашла ў хутарскую хату заборская свацьця, Аўгінкіна матка, Іgnатава цешча.

Ня кінулася, як раней бывала, дачка на прывітаньне, бурканула нешта пад нос старая Альшэўская, маўчаў зяць.

Ня вытрымала Васіліха, каб хоць дзеля прылікі аб чым запытанацца, а адразу зъвярнулася да дачкі.

— Аўгіннія, што тут у вас вышла? Чаго ты ў споведзь хадзіла?

— Ня ведаеш, свацьцечка! Ня ведаеце, як у вашай вёсцы дзеўкі чаруюць, каб замуж багатыя бралі ды каб дзяцей у іх ня было? Ня ведаеш, дык у дачушкі сваёй, пястушкі, запытайся!—выпусціла свае кіпцюры старая.

— А нічогачка я ня ведаю, вось горачка яшчэ на галаву маю накасалася. Учора бабы ў Забор'і языкамі званілі, што прагнаў поп Аўгінню ад споведзі, а вы тут нешта пра чараванье нейка...

Не дала госьці дагаварыць старая хутарыха. Выскачыла на хату і засыпала ўсіх гняўлівымі словамі і рухамі.

— Дык цябе, нястыдніца, і поп ня прыняў. Дык і ад бога адпусты табе няма!—кідалася ў бок Аўгінкі, усё вышэй і вышэй падносячы голас, съякроў.

— Дзякую, дзякуй, свацьцейка, што дачушку добра научылі, як белы хлеб есьці, а роду-племя ня весцьці. Выгадавалі лялінку, як малінку, ежце яе самі—хочаце варыце, хочаце гнаіце,—прысядала старая ў бок Васіліхі.

— Досыць, матка!—гримнуў кулаком аб стол з цэлай сілы Альшэўскі.—Ад крыку ляпей ня зробіцца. Садзіцесь, свацьця. Будзем суд судзіць, дзела гаварыць, як далей цяпер будзе.

І калі прыбітая крыкам свацьця прыхінулася з краю лавы, гаспадар, вострым вокам гледзячы на жонку, сказаў:

— Слухайце, свацьця, і ты, Аўгіння. Калі я сватаў яе, дык самі ведаеце, што не за багацьце яе браў. Відзеў, дзеўка здаровая, да работы ладная, думаў сям'ю завясьці, усё вам бяз усякага падману сказаў. А вы што зрабілі? Падвучылі дачку з вадой на печы чараваць, каб дзяцей яна ня мела. І навошта так рабілі, навошта нас ашукалі? Усё роўна ўсё віду выплыла. Цяпер нашы пірагі чарней за хлеб з мякінай Аўгінні згадуцца. Ці мы яе жалець будзем?

— Што ты рабіла, Аўгіння?—ухапілася маці за дачку.—Хто? Арына цябе навучыла?

— Ай мама, мама!—загаласіла Аўгінка.—Прасіла, маці я цябе, не аддавай мяне за яго замуж. Баялася я дзяцей, ды зрабіла так, як некалі табе Арына казала; пашла ўначы пад крыж, зямлі дастала, з вадой зымяшала, на печ лінула тую ваду. Ніхто аб тым ня ведаў, ня знаў аб тым, пакуль вочы каршуніхі гэтай у сэрца маё ня ўлезълі!..

— Я табе каршуніха, зараза ты! Вон з нашага двара, жабрацкі вырадак! Гані іх, Ігнат, каб і духу іхняга тут не вялося!..

Слова па слову пачала адгукатца і Васіліха, і пачалася такая гримучая бабская сварка,—як толькі вушы ім служылі.

Ізвоў умяшаўся Ігнат і судзіў Саламонавым судам.

— Ідзіце вы абедзьве пакуль што на сваё сяло. А мы з маткай тымчасам абмяркуем, што і як далей будзе. Сягоныя толькі дарма калаціца будзем.

Бацька ў дварэ кінуўся быў біць Аўгінку, як даведаўся пра тое ліха, ды стрымаўся. Не яго цяпер воля вучыць, хай мужык камандуе ёй, як хоча.

— Ат, бабы, вядома. Усё ў вас падурному. Та-та, та-ла-ла... Пайду па каня ў поле. Паедзеш са мной на хутар. Прымець, куды дзенеца.

— Не паеду я. Самі яны сказалі ня ехаць, пакуль не накажудзь,—запярэчыла Аўгінка.

— Як знаеш, дачушка. Толькі памятуй тое, калі ты ў мужній хаце не патрэбна, дык і тут табе ня месца. Хоць у ваданоскі йдзі, а хаты маёй не паскудзь!

І вышла так, што ня стала двара ў Аўгінкі. Адвёз наёмны чалавек на кані Альшэўскіх пасаг Аўгінкін—скрыню. І карова адзаду прывязаная ішла. За сьвіньню ды авечку грашамі, казалі, сплоцяць.

Справілася старая Альшэўская пераканаць сына, што не пашто варочаць назад нявестку, трэба расьпісацца ды другую, лепшую, багацейшую, браць ды не марудзіць, бо вось-вось жыта пасьпее, а жаць каму?

Разумная ўсё-ж была старая. Съцяміла, што ўзбунтавалася Аўгінка, што вяровак з яе больш ня відь. Хто-б падумаў, што яна такая ўпартая ды ў сабе ўкрытая?

І бацька Аўгінін слова сваё зьдзержыў. За тую зьнявагу, што цераз дачку пала на ўвесь род яго, ня даў ён маладзіцы месца ў сваёй хаце.

— Бяры сабе, дачушка, сваю кароўку, сваю скрынку і йдзі да каго хоця, а я грэху пакрываць ня буду.

Пашла Аўгінка да ўдовай цёткі пажыць, пакуль справы свае скончыць, калі ў горад ~~ехаць~~, можна будзе: з мужам расьпішацца, дакумант ~~выбера~~, карэву прадасць.

Прыняла яе цётка добра, але цяжка ёй жывецца. Ходзіць атуканая. Ад бацькоў сама хаваецца. На вуліцы бабы горш, як сабакі, словамі кусаюцца, дзеўкі адварачваюцца, пасыміхаюцца. Хлопцы, а то й мужчыны прайсьці, ступнуць не даюць.

Аднаго дзяцюка, які скапіў яе за грудзі, пытаючыся: „за каторую поп дзяржаўся?“ яна на ўсю сілу трэснула ка-чалкай па руках, бо ў той час таўкла бульбу ў чыгуну.

Зазлаваўся той, самымі агіднымі словамі зляў яе і пагражаяўся яшчэ:

— Пажджы, пажджы, ялавіца. Выганім мы табе тваю фанабэрью. Зловім дзе-небудзь.

Параіла ёй цётка:

— Гнаць я цябе не ганю. Дачок я ня маю, сыны ня жэняцца, дык ты ў самую пару-б мне ў хаце прышлася. Але тут ты сама ня выжывеш, загрызуць. У горад табе бяз гроши нечага ехаць, прадаць карову трэба. Пажджом кірмашу, можа цану возьмем. А ты цяпер сунься паціху на лінію. Казалі, палатно там (багавіца яго ведае, якое палатно) перасцілаюць, дык дзеўкі пясок падносяць. Дамы там, кажуць, будуть, — знайдзеца і табе там занятак. Дзеўкі, якія там ходзяць, скора на жніво кінуцца, а табе, чым чужое жаць, лепш за якую другую работу ўзяцца. Устань заўтра ранютка ды йдзі туды даведацца. Вёрст можа пятнаццаць будзе адлюль, але ці-ж гэта маладым нагам далёкі съвет?!

IV

Вось ужо некалькі дзён, як працуе Аўгінка на чыгунцы. На работу яе з ахвотай узялі, бо ў часе жніва падзённіцы ня густа зьбіраюцца.

Падносіць Аўгінка на насілках пясок і вапну муляру, які ў вялікай яме разводзіць замазку, каб было чым звязаць дэглу.

Як убачыў Аўгінку, съвіснуў, ляснуў сябе па бакох абедзвіюма рукамі:

— Во, гэта дык дзеўка! Ай дзеўка! І ў якім гэта лесе такая маліна вырасла? Каб хоць троху пакаштаваць, ці салодка?

Ссунула бровы маладзіца. Усюды адно. Яна няпрыветна зірнула прост у очы муляру і, падціснуўшы вусны, адказала, укладаючы асаблівую гаркату ў свае слова:

— Каштавалі ўжо, ды кісла дужа маліна тая, адракліся.
Глянуў той на маладзіцу і змоўк пакуль што.

Паднасіла Аўгінка цэглу ў пары з старой кабецінай: худая тая, рукі ў сініх вузлох, спрацаваныя, счарнела, як порхаўка, але бадзёрая, языкастая, табаку курыць. Курэнне гэта вельмі дзівіла Аўгінку, бо першы раз ёй давялося бачыць, як курыць баба ды яшчэ старая.

Усё-ж Аўгінка адчула нейкую прыхільнасць да старой работніцы і ўвечары расказала ёй тое-сёе аб сваім жыцці.

Стара пацяшала яе:

— Ат, кінь, не маркоўся дарма. Цяпер толькі ты і жыццё ўбачыш, як сама сабой камандаваць пачнеш. Каб ты на маё жыццё аглянулася, столькі-б ліха ўбачыла, што й на ўсю съяніну ня съпішаць. А жыву вось і паміраць не хачу. А мужчыны, што чэпляцца, дык гэта бяда невялікая. Калі ў цябе да іх ахвоты -ня будзе, дык пакруціца каторы, пакруціца і адчепіцца.

Падносіць Аўгінка цэглу муляру. Дужая яна, маладая, ані гнецца пад цяжкай ношкай. Падабаецца яна муляру, чапае яе, ды ня любіць яна жартаў. Стайды муляр, як чалавек з чалавекам, з ёй гаварыць. Патроху адпускалася сэрца маладзіцы.

Раз увечары, як прышоў муляр пасядзець пад жаночую казарму, расказала Аўгінка яму і старой сяброўцы сваёй усё жыццё сваё, усе думкі свае цяжкія. Пыталася, за што яе доля гэткая? Маладая,—ані дзеўка, ні баба. Няма ў яе кутка свайго. Нялюбы быў муж, дый той прагнаў яе, родныя бацькі адракліся. І ўсё за грэх той. Але як-жа гэта можа быць? Ниўжо-ж папу таму ад бога сапраўды воля дадзена грахі развязваць?

— Хто яму волю даў, папу даў? Ды ён-же толькі такімі, як ты ды маці твая, такімі бабамі дурнымі дзержыцца. Цябе маці такой выгадавала, і ты, каб у цябе дзіця ад мужа таго нялюбага нарадзілася, каб не прагнаў ён цябе, ты-б лоб свой з радасці-б паклонамі зьбіла, папу поўгаспадаркі-б заняслася. І дзіця-б сваё, у бога вымаленае, у дураце-б гадавала. Ох, і ня люба мне, што такая маладая, здоровая ня жыве, а скрыпае і стогне: бог пакараў, мужык прагнаў...—горача, абурана накінуўся муляр на Аўгінку.

— Стой, стой! ты не сварыся так дарма,—ухапілася за яго руку Аўгінка. Ты падумай, што столькі часу я стараюся

думкамі да праўды дайсьці, па ўсіх дарогах кідаюся. Хто-ж мяне пажалеў, бацькі, як бульбіну гнілую, вон выкінулі. Адна цётка толькі...—усё яшчэ трымалася за муляраву руку маладзіца.

Паціху так, што Аўгінка ў сваім запале і не заўважыла, падблізіў яе муляр да сябе. З адразу прас্তывлеўшым поглядам, мяккім голасам сказаў ён:

— Ну, хочаш, я цябе пажалею, хочаш? Хочаш, каб у нас дзіця закугакала?

І рванулася Аўгінка, уцякla ў казарму.

Толькі перад самай масълянкай справіўся згуляць другое вясельле Альшэўскі. Поўсвету зъезьдзіў, пакуль сабе новую жонку выезьдзіў. Ня ручыла яму. То яму дзеўкі да спадобы ня прыходзяцца, то самі за яго йесьці ня хочуць. Стар. Бяднейшая і маладзенькая можа з бацькаўскага прымусу і пашла-б. Ды цяпер па бедных дварох ня ездзіць хутарэц. Маткі па-слухаўся-ткі.

Нарэшце, запілі дзеўку, далёка, вёрст пятнаццаць, аж на зымітраўскіх хутарох. Дзеўка здаровая, чырвоная, маладая, толькі нейкая такая няўломная і, як зводзілі на яе старой хутарысе бабы, „ня ўмее яна з людзьмі абрасціцца“.

— Нічога,—казала старая.—Нам гэтая абыходы ня дужа патрэбны. Была ў нас круткая, дык скора скруцілася. Нам абы работу падняць сілу мела, у двор-бы што прынясла ды дзяцей-бы добрых вадзіла.

Гуляюць у нявесіціным дварэ вясельле.

Сядзіць Ігнат за столом побач з маладой. Глядзіць на яе, дзівіцца ды ня так, як некалі на Аўгінню.

Госьці, як госьці, а сама маладая есьць і п'еца за ўсіх. Ня так п'еца, як есьць. Мяса аб'есьць, аб'есьць, косткі на хату прост на людзей, цераз стол—швыргель. Наелася, выцерлася абрусам, бо аж пот з ілба капаў, дый расьперазалася. Дзягы матцы кінула.

— На, мама, дзягу. Наелася дык наелася, аж бруха расьпёрлася.

Слухае Ігнат і чуе, як перасьмяваюцца госьці. „Горка“, крычаць, „горка“, а яму сапраўды горка і не саладзеець.

Эгледзела тут хросная матка маладой, што крывіцца жаніх. П'яная была ужо ўдостач. Падлажыла і яна мёду.

— Слухай, Ігнаська! а, Ігнаська! Мы-ж цяпер з табой з усіх бакоў радня. Вун хрэсніца мая поплеч цябе сядзіць, і тая першая твая Аўгінья мне свая цяпер. За Міронам яна, за пляменынкам майм зайдоўши. Прывазіў ён яе ў свой двор паказаць. Ён мулярам ходзіць. Нішто, нішто і тая, ягадка ладная. Мірон дык аж, здаецца, на дыбкі паднімаецца, што такую маладуху падхапіў. Вясёлая такая яна, гамоніць і гамоніць; тоўста ўжо тады была, ці не ародзіць к Вялікадню... Няладна толькі, што невянчаная жывуць.

І, зьнізіўши голас да ўсім чутнага поўшэпту, сказала Ігнату:

— Глядзі, зяцёк, каб не з тваёй прычыны дзяцей у цябе ня было. Глядзі! Вун мы яшчэ якую дзеёку табе здраставяку аддаём. Паглядзім, паглядзім, ці будзе з цябе толк.

Паківала яму пальцам і ўдарыла п'яным съмехам па ўсёй хаце.

Пахмуры, зусім ацьверазеўши ад цяжкіх дум павёз Ігнат багатую жонку ў свой багаты двор.

А. Александровіч

Дэзвіна!

(Адрыўкі)

* * *

Добры дзень, ставонныя загоны-дываны,
я прышоў паслухаць з вамі гутарку Дэзвіны.

Сакалінай пералінай прывітала песьняй даль,
плынь бурлівых, цёмна-сініх векапомных хвалей.
Залацішча-весялішча звонкаструнная вясна...

Добры дзень вам, палаchanе! Добры дзень, Дэзвіна!

* * *

Раніца... ціша... Сонца калыша,
радасць юнацкую з сіняга ўзвышша.
Шэлест гульлівы, шэлест вясенны
ветрыкам ловіць мае лятуценьні.

Успомню дзяўчыну, сумна мне стане—
думкі звіваю ў вянок каханьня.
Звонкае поле... Зялёныя съежкі
Сэрца ўзбудзілі квяцістай усьмешкай...

* * *

Шустры ветрык жартайліва
у кустох зашаласьціць.
Гоман хвалей Дэзвіны бурлівай
чую першы раз ў жыцьці.

Мілагучныя вяснянкі
ў сэрцы туляцца ў мяне.
Ля ўзбярэжжа палаchanкі
песьняй шлюдь паклон вясне.

Радасць полымем шугае,
ў полі песьнямі гарыць.
Хвалі звонкія змываюць
бераг замкавай гары.

Плынню шустраю, свабоднай
ціха коцяцца чаўны.
Прывітаў я песніяй роднай
бацькаўшчыну Скарэны.

Роснаю раніцай
сонца румяніцца,
нібы дзяўчына,
плача каліна...

Птушкі-вясьнянкі
пяюць спазаранку
ў сасоньніку,
як на гармоніку..,

* * *

Жыцьцю маладому вясной не астыць,
ня спыніць яго песні стаўоннай!
З песніямі гучнымі гоняць плыты,
мінаючи горы, лясы, балаты,
гоняць Дэзвіною—плытагоны...

Забаўна плывуць за плытамі чаўны,
хістающа ў золаце хваляў.
Любыя песні Заходнай Дэзвіны
ў сонечнай радасыці звонкай вясны,
чаму спавілі мяне жалем?

Жудасна... крыўдна... яшчэ вярста—
і гоман прывольля зынікае.
Там сълёзы нядолі ліе бедната,
пазбаўлена ў роднае хатцы кута—
мовы роднае іх пазбаўляюць!

Сыцюдзённым туманам на сэрцы іржа
балюча атручвае радасыць.
Дротам калочым сыціскае мяжа,
а за мяжой кайданы бражджаць—
кучаравыя ссохлі прысады...

Янка Бобрык

Засыпвай мне песьню...

Засыпвай мне песьню, засыпвай ты, вецер;
захвалюйся, рәчка, зашумі, трысьцё!
Можа мая радасьць са съязьмі заўеца
і крышталь бяроза сабярэ ў крысо.

Бо сягоныя гора, ну, а заўтра—шчасьце:
бо сягоныя сълёзы, ну, а заўтра—съмех.
Раніцой выходзіў на дарогу часта...
Я душу, ня камень—як другія—меў.

Ах, мой лес вясёлы, лес мой задумёны;
верасы, нізіны... і сасна і пель *).
Сабяру брусьніцы з купінак у жменю,
падару дзяўчыне за мінорны съпей.

Пацалуе месяц хвалі на крыніцы,
і акропіць срэбрам поле і сяло.
Павіліся съдзежкі, павіліся ніцы,
як на сэрцы ў суме ўеца весялосць.

Бо сягоныя гора, ну, а заўтра—шчасьце ;
бо сягоныя сълёзы, ну, а заўтра—съмех.
Раніцой выходзіў на дарогу часта...
Я душу, ня камень—як другія—меў.

20—VI—26 г.

*) Пель—круглая балодістая мясыціна на пышчанай глебе.

Валеры Маракоў

* * *

Пеў пякучыя песьні свае салавей,
Кучараўая ліпа драмала;
На прасторы палёў і жытнёвых завей,
Там, дзе песьня да шчасьця і волі заве,
Маладая дзяўчына съпявала.

Слухаў я і ў грудзёх нявытрымным агнём
Узварухнулася сэрца струною.
Захацелася шчасьця й каханья ізоў,
Каб у гэтым прасторы сівых ячмянёў
Патануць ў цішыню з галавою.

Хай тады яна прыдзе і скажа—кахай
Маладую дзяўчыну прывольля.
Будзе песьні нам пець зачарованы гай,
Будзе слухаць іх месяц і радасны край,
А мы будзем кахацца на полі!

Г рукоў белай, белай, як лебедзь, рукой
Абнімаць мяне ў шчырасьці будзе.
Хай тады белы месяц над сіней ракой
Упадзе на ваду залатым васільком,—
Ён запал нашых сноў не астудзіцы!

Хай тады усю ноч, ўсё жыцьцё салавей
Свае песьні пяе па-над намі.
На прасторы палёў і жытнёвых завей,
Там, дзе песьня да шчасьця і волі заве,
Усё жыцьцё—залатое съвітанье!..

Чэрвень 1926 г.

Л. Юркевич

У съпевах замеці

(Апавяданье)

Беліць коўдры зіма... Трашчаць крыкуны-марозы... Гойсае вецер па лагчынах, зывініць у лясох, па абшарах, імчыца рэхам... Сынег кладзецца мяккім пухам—нячутна, нясьмела. Белыя палотны яго на палёх дышуць холадам. І рагочуць на ветры съняжынкі, цалуюцца між сабой, ад пацалункаў таюць і мокрымі ляцяць на зямлю. Навакол—бела, роўна... Толькі мільгаюць здалёку аганькі. Адзін... другі...

Успыхне—і няма... Успыхне—і няма...

Можа гэта—вочы ваўка, што на поле вышаў паслухаць съпеваў замеці?

Можа—хто запалку чыркнуў на дарозе? Дык дарогі-ж няма... і ня йдзе ніхто...

Толькі вецер буйніць, спрачаецца,—нібы задзымухаць агні хоча. Ды не ўдаецца шалёнаму!—Гараць...

Хутарок Кузьмы Старажыцкага—ня з дрэнных... І зямелькі хапае, і хата—нішто сабе, і, нават, лес свой. Толькі месца яго—ня добрае... Суседа бліжэй, як за чатыры вярсты, ня ўбачыши... А вакол—лясы, балоты замерзшыя, пералескі...

Прытуліўся хутар, як злодзей які, да лесу і шлюбуецца з начамі, цемрай сечанымі...

У „гасцінім“ пакоі зараз нейкая млявасць. Шырокая ляжанка пыша жарам. Сухія, бярозавыя паленыні лълюць хвалімі прамяністаем цяпло...

Каля съцен—канапкі жоўтага дрэва, пярэдні кут пад кружуўнай занавескай. Перад ляжанкай „сама“ Лукер'я з дачкой Малашкай.

Сядзяць, размаўляюць. „Самаго“ Кузьмы, гаспадара—быўшага ўрадніка—няма. А дзе ён зараз—аб гэтym ведае пакуль што адна гаспадыня.

За вакном гудэіць, злуеща непагадзъ... Рассыпаеща сънягамі сінімі, у коміне заліваеща злосным съмехам. Шуршыць па бярвеньнях...

— Дык вось, Машка, гаротніца ты мая... Няма на іх, акаянных, пагібелі... Ці так-ба мы з табой раней жылі-б?.. Вось і цяпер... Бацька зноў пайшо...

— Зноў? Куды, мама, а? Куды ён?..

— К Айсею... бондару... Кожны вечер у яго ён...

— І Грышка з ім?

— І Грышка...

Дровы ў ляжанцы пачалі дагараць. Полымя лямпы замігала з-пад чырвонага чэхліка. Ад гэтага сънег пад вокнамі пачаў яскравіцца, пералівающа крывавымі брызгамі...

— Ма-а-амка!.. Я баюся... Гукні тату!.. Нехта ў коміне смурлыжыцца... Стра-ашна!..

— Ці-шиш... ня плач!..

З далёку аддалося рэха, нібы ад гуку стрэлу... Шыбы зазывінелі... І як-бы ў адказ з двара пачулася тонкае, жудаснае выцьцё сабакі...

Бура съціхала... Міліцыянэр Забатаў падняўся з-за столу лясьніковай старожкі, куды ён звяярнуў абагрэцца.

— Ну, дзякую вам, Антонаўна!—прагаварыў ён,—абагрэлі чалавека. А то-б зусім акачарыжыўся...

— Куды-ж цяпер, Ігнат? Няўжо к Старажыцкаму гэтаму?.. У такое надвор'е... Мароз... Ды прападзі ён! Лажыўся-бы ты да заўтрага, а там-ба паглядзеў...

— Не, не, цётка! Не з такіх я... Раз пачаў, сказаў слова, дык ня кіну! На тое і міліцыянэр... Людзі не дарма гаварылі. Дый надвор'е самае добрае для самагоншчыкаў...

Забатаў зацягнуўся крапчай рэмнем, падправіў рэволъвэр і расчыніў аббітую саломай дзъвер.

Ноч, сапраўды, была прыгожая. Ветру ўжо амаль ня было. Разарваныя ласкуцьці хмарак ціха плылі над зямлём. Часам з-пад іх сінела глыбокае, празрыстае неба з ружовымі золкамі... Паветра—нібы самое ўваходзіла ў грудзі. Здавалася, што п'еш ледзянную ваду, а яна цячэ бязупынна тонкім ручайком.

Месіка ня было відна і вакол, у дзъвюх вярстох, мільгалі толькі Глушэцкія агні.

— Дык бывайце, Антонаўна! Я пайшоў...

І Забатаў вышаў з хаты лясьніка.

„Закурыць-ба!“ пранеслася думка, „а то-ж яшчэ дзъве вярсты з гакам!..“

Забатаў ішоў... У галаве стаялі ўспаміны аб родных, сі-бірскіх малюнках, дзе засталася з 17-га году яго сям'я... Сі-бір—далёкая, для многіх—страшэнная, куды калісьці ссылалі на катаргу... Там шуміць таемным шумам векавая тайга, разълягаецца блакіт вазёр, дымяцца на ўсходзе раніцай манжурскія сопкі...

Завіхурыла жыцьцё Забатава. Кінула ў Москву—крам-лёўскім вартаўніком, праз Калускія лясныя заставы прымусіла міліцыянэрам служыць у глухой Беларусі...

— Стой! Дзе-ж гэта я?.. Вось забраўся!

За думкамі і ня прымеціў Забатаў, як звярнуй са съежекі і мерыў крокамі нейкі лясок з рэдкімі, маларослымі дрэвамі.

— Што за чорт?.. Здаецца, і ня быў тут ніколі... А гэты будынак адкуль?..

Кроках у дваццацёх, управа, чарнела ня то лазня, ня то старое, напалову разаронае гумно. Можа-б на яго і не звярнуў увагі міліцыянэр, але ён зауважыў між бярвеніняй палоску чырванеючага сьвету. Падышоўшы бліжэй, можна было разглядзець і жасцянную трубу, з якой валіў густы, белы дым...

— А-а-а!.. Гэта значыцца—у самую точку!..

Сэрца Забатава забілася худенъка-худенъка... Ён выняў з кобуры наган, съціснуў яго ў руцэ. Кашлянуў разы два і, чуць знашоўшы ў цемнаце дзъверы, стукнуў...

Потым—яшчэ...

Чырвоная стужка між бярвеніняй разам згінула. Забатаў з усіх сіл садануў па дзъвярох ботам. Дошка рыпнула ў апошні раз і зламалася.

— А ну, хто тутака ёсьць, вылязай!—крыкнуў Ігнат і чуць утрымаўся на нагах.

Э цемры на яго дэмухнуў моцны пах брагі, едкі і п'яны. Пацягнула характарным хлебным духам, духам распаранага збожжа.

Забатаў шагнуў уперад... Потым з цёмнага куту, з-за бочкі соладу, мільганула вострае, агнявое... Грунтула нешта на марозе... Громка, адрывіста... Перад Забатавым паплылі чырвоныя, сінія, зялёныя кругі... І, ужо лежачы на земляной падлозе гумна, ён убачыў сябе зноў у родным Амурскім краі. Толькі сосны разьвесістыя, звонкія на гэты раз зашумелі асабліва выразна, а макушкамі з пагрозай заківалі яму. Далей усё зъмяшалась, і ў галаве Ігната зацымбаліла чорная, съляпая цішыня...

— Ну, хлопцы, скончана!—у поўголоса сказаў Кузьма.— Бяжы, Грышка, да маткі і скажы, што на сёньня—вядроў дваццаць будзе... Аб гэтым—ні гу-гу! Чуў? Я сам ёй...

— Аўсей! Бяры-ка за ногі... Вынесем ды ў Жаперын аўраг... Разумееш? І шыта-крыта...

Беліць коўдры зіма... Трашчаць крыкуны-марозы... Трашчиць часам жыцьцё людзкое... Хвалюець, спрачаецца... І толькі вецер буяны гойсае па лагчынах, разносіць палём напевы аб вясковых радасцях, пакутах, аб драмах вясковага жыцьця.

Бела... Роўна... Халодна...

A. Звонак

Берагам зялёным

Берагам зялёным
Трыснікі кудравыя,
Трыснікі кудравыя
Над ракой шумяць...
Ці то сэрца ўпоена,
Ап'янела травамі,
Ці то ў сэрцы моладасць,
А ў души вясна.

За ракой,
За рэчкаю
Лясы чорнабровыя...
Там лясы
Ды цёмныя,
Там бязьмежжа—шыр...
Калі радасць плещацца—
Ня высееш словамі,
Калі сум закрадзецца—
Ня сцішыць
Души...

Берагам
За рэчкаю
Далі
Далі з ветрамі,
Ветрамі асьвежаны
Далі
І
Жыцьцё.
Над палямі ціхімі
Днямі,
Днямі съветлымі,
Над палямі сумнымі
Ўскalanем жыцьцё...

Край мой, край
 Радзімы мой,
 Лес і гай бярозавы
 Сумнае мінулае
 Ветры разънясуть.
 Ў нашы дні адважныя,
 Ў дні мяцежна-грозныя—
 Веру,
 Веру шчыра я—
 Не агорне сум.

Бо па-над краінаю
 Зоры разгарэліся
 І ў туманах ўспыхваюць
 Водблескі жыцьця...
 Бо ия быць-жа ў чэрвенні
 Сынежнявай мяцеліцы,
 Калі дні ў пярэстасці
 Новым шалясьці...

Вось чаму так хочацца
 Абнімацца з ветрамі,
 Слухаць,
 Як цалуецца
 З ветрамі лісьцё...
 А ў блакітным заходзе
 Водблескамі съветлымя,
 Водблескамі съветлымя
 Ўспыхвае
 Жыцьцё...

Полацак, 1926 г.

Вершы А. Гурло

* * *

Заблішчалі агністыя зоры
І спляліся ў прыгожы вянок.
Нешта сад мне шуміць і гаворыць.
Ветравыя чутны пераборы.
Пах вячэрні п'яніць, як віно.
Заблішчалі агністыя зоры.

Углядываюцца ў цемь мае вочы,
Распазнаць хочуць даль-далячынъ.
У грудзёх маіх сэрца рагоча.
Нейкі шлях разаслаўся прароча.
Недзе бразгаюць шчасьця ключы.
Углядываюцца ў цем мае вочы.

Сон ня морыць. І лёгка, так лёгка
Ўсёй істоце маёй і душы,
Што аж песня пранеслася звонка
У прастор паднябесна-высокі,
Каб прарэзаць пялёнку цішы.
Сон ня морыць. І лёгка, мне, лёгка...

* * *

Сонца закручвае косы,
 Сонца хаваецца ў сінь.
 Хутка ўжо прыдзе восень
 З крыкам адлётных гусынь.

Хутка асыплюцца лісьця,
 І пазалотай адзенуць дол,
 А ве^цер, а ве^цер з сывістам
 Будзе гуляць навакол.

Выйду тады я ў поле,
 На аголены гляну гай.
 Зноў закіпіць сваявольлем
 Ў сэрцы маім туга.

Зноў мне захочацца глянуць
 Ў даль непражытых дзён,
 Зноў з незагоеных ранаў
 Кроў будзе піць авадзён.

Зноў захачу я забыцца,
 Захачу, можа, нават, заснуць,
 Покуль жыць ё забруіцца,
 Покуль спаткаю вясну.

1926 г.

Вершы Б. Казлова

Помню вечер

Помню вечер вясной,
Як за чашай з табой
Мы на прызыбе ўдваёчку сядзелі.
За вішнёвым садком
Там у пушчы густой
Салаўі чары-песенькі пелі.

Расьпявалі яны
Аб каханыні вясны—
Песьні-хвалі ліліся наўкола,
І ад песенек тых
Завіваліся сны,
Паланілі шырокія долы.

Помню вечер вясной,
Гаварыў я з табой
Пра жыцьцё, пра таемныя далі,
А ў лагчыне глухой,
За гарбатай гарой
Сож з Чагорай вясельле спраўлялі.

Заўтра цягнік цябе
На завод павяззе,
Будзеш слухаць ты лёскат машины,
Ну, а я канюком
З табуном у лазе
Захаваю аб ночцы ўспаміны.

* * *

Ой, і хочацца ў струны ударыць,
Паразьліць ў гай-пушчы вясельле,
Каб шпарчэй разъляталіся мары,
Каб шпарчэй разълілось весназельле.
Завірухай вадзіць карагоды,
Разбудзіць песні звонкага гаю,
Бо сягоныя—
 хай кожны з нас знае—
Разъліся мяцежныя воды.

Бо сягоныя—
 буяніць прывольле,
Бо сягоныя—
 разгорнуцца грудзі,
Муравой апранулася поле,
Каб у раніцу цела ня студзіць.

Мяне вабяць мурожныя далі,
Дзе танцуе разчухраны марац,
І съпявашаць, і каб струны съпявалі...
Ой, і хочацца ў струны ударыць...

Байкі Крапівы

Мачыха

Эдароў і дуж быў селянін Антось,
І рукі залатыя ў дзядзі,
І нават галаўа нішто,
Ды толькі лёс яго ня гладзіў:
Дэ́зве жонкі ўжо ляглі ў магілу,
А паслья іх дзяцей, як бобу,
І самых гэтакіх бубноў,
Што аднаму дагледзіць не пад сілу,
Ну, што-ж рабіць?—жаніўся зноў,
І ўзяў, браткі мае, аздобу—
Ні з твару цётка, ні з грудзей,—
І ўсё ня так, як у людзей,—
Ня надта вабіць і Антося,
Ды што-ж, калі ўжо так прышлося...
Пажыў Антось адзін, другі, чацверты годзік—
Бяда яму, канца няма бядзе:
Хоць жонка хараством— як пудзіла ў гародзэ,
А што ні год—малое прывядзе.
І пачалося тут сіротам пекла:
Ня раз іх „мама“ тая пугай секла;
Сваіх заўсёды вунь як песьціць,
А тым шкадуе, бедным, есьці,
Таго штурхне, таго рвяне за вушки,
І ўсіх бяз меры працай душыць.
Адзеньне-ж тое!—лахманы.
Нікому й не паскардзяцца яны,
Бо і за скаргу гэтак сама
Ня гладзіць іх чужая мама.
А языком яна перад людзьмі—
Ня трэба й роднай лепшай мамы,—

Хоць ты вось так яе вазьмі
Дый прылажы да раны.
— Я за сірот, здаецца, аддала-б душу,—
Чуць на руках іх не нашу,—
Так расьпінаецца кабецина ў мане,
Што ні канца, ні краю:
— Хаця-б яны глядзелі так мяне,
Як буду я старая.
Яны ў мяне ня пасынкі, ня падчарыцы—госьці,
А што ў іх толькі шкура й косьці,
Дык гэта ўжо завод такі,
Такія-ж іх былі і мацяркі.
Ох, мачыхі! І добрыя-ж усе яны бяз меры!
Ды толькі чорт ім лысы верыў.

Чаму я гэта расказаў?
Таму, што не адзін ёсьць „зав“,
Які адных, як мачыха ліхая,
Заўсёды крыўдзіць, папіхае,
Другіх, як мама родная, ён песьціць.
Я шмат прыкладаў мог-бы тут прывесцы
І фактаў аб такой вось „маме“,
Ды толькі вы спаткаеце іх самі.

Хто съпіць, той ня грэшыць

Хоць я на іх ня маю вока
 І знацца з імі не хачу,
 Аднак-жа байку прысьвячу
 Угоднікам і абібокам.
 Вы байку гэту чулі, можа,
 А можа й не:
 Калісці ў нашай старане
 Ды жыў угоднік божы.
 Каб на зямлі не награшыць
 І бліжай быць да бога,
 Угоднік так павінен быў рашыць:
 Нічога не рабіць, не гаварыць нічога,
 Ня думаць нават, толькі спаць.
 І вось гадоў мо' сорак пяць
 Так на адным праспаў ён месцы.
 Як прынясудь, бывала, есьці,
 Дык набярэцца моўчыкам ды зноў на бок.
 Калі-ж памёр вялікі абібок
 Святы ўгоднік лотра,
 Рай адчыніў яму сам Пётра.

Яшчэ-б тут можна байкаю пацешыць,
 Ды не хачу трывожыць ваших сноў я,
 Ня буду,—съпеце на здароўе:
 Хто съпіць, дык той ня грэшыць.

Галадоўка

(З вастрожнаіа жыцця Зах. Беларусі)

Вастрог.

У цеснай камеры два ложкі, пяць політычных вязняў. Смрод ад ражкі прасяк вонраткі, пасыцель, усе прадметы, атруціў паветра. Пры дыханьні відаць пар—съюжа, асабліва съюздёна тым тром, што ляжаць на зямлі.

А ляжаць усе, бо пяты дзень галадоўкі.

Быць забітым на барыкадах—гэройства, але больш за гэройства галадоўкай ваяваць—съядома аднімаець жыцьцё па капельцы, паволі паміраць ад голаду.

Асабліва цяжка пераваліць за трэці дзень. Кожны рух вызывае муکі голаду, да роспачы хочацца есьці, грэзыці, глытатць, ва ўсім целе боль, галава напоўнена калючым шумам, няпрытомныя бліскучыя вочы.

Цацверты і пяты дзень сардэчныя прыпадкі, у вачох цёмныя плямы, жудасная сапатыя, чалавек зусім хворы, цела паступова руйнуецца.

Яшчэ ўчора раніцай, калі семнаццацігодні комсамолец Віктар вельмі саслабеў, прыходзіў начальнік вастрогу і спачуваюча казаў:

— Панове, я прывык да ўсяго, але ваш жудасны выгляд і цярпеньні абудзілі сэрца ў маіх грудзёх. Успомніце сваіх жонак, матаў, дзяцей,—пакіньце галадаць.

Аднак, вечарам таго-ж дня пад яго камандай вастрожная варта, выламваючы зубы і крылавячы твар, хацела сілком накарміць галадуючых,—толькі-ж не ўдалося, усе пяць не паддаліся.

Найслабей сябе адчуваў Віктар. Пранёсшы ў свой час катаваньні дэфэнзывы, сядзеў ужо трэці год у вастрозе. Кволы, зямлісты ў твары, зьнядужэлы ўсё шаптаў:

— Каб толькі не да съмерці, вытрываць каб.

А праз якісъ час дабаўляў:

— Месьціць-бы мне ім, месьціць.

Усіх пяцёх галадоўка ўжо ня толькі мучыла, але і пагражала. Пяты дзень, а ніякіх уступак іхнім дамаганьням.

Чым скончыцца? Ці вытрываюць? Ці перамогуць? Рой розных думак кружыў у галаве, але ўсё перамагаў голад. Есьці! Есьці!

Рашылі зрабіць нараду. Тры выказаліся за галадоўку, два, каб кончыць.

Віктар і Янка—селянін-паўстанец рашылі прыняць сілаву; неўмагату было трывальць далей муки голаду—конвульсыўна чапляліся за жыцьцё, былі ўпэўнены, што начальнік вастрагу ня здасца, ня ўступіць.

Дык вось ждуць да заўтрашняга шостага дню, да абеду і...

Гэтае „і“ стала горш прыкрым за смрод ражкі. Быццам нявідзімы вораг разъмісціўся паміж імі.

Загаварыў першым паўстанец, каб пррабіць дакучлівую маўчанку.

— А што гэта, Тамаш, стаў такім панурым, мо' хочаш да нас далучыцца? Паганае гэта дзела—ня вытрываць, але нічога, брат, не папішаць, трудна ўжо вельмі.

— Ды не,—адказаў спакойна Тамаш,—я ўсё думаю аб сваёй вёсцы, аб Бойкавічах.

— Думай у голас, час хутчэй пройдзе,—падахвоціў адзін з пяці.

— Вёска Бойкавічы таксама ў турме—у панская Польшчы, але там інакш—тут турма ў турме, тут толькі слухай, як цябе немач разъядзе, а там барацьба.

А так Бойкавічы звычайнай сабе вёсках, такіх вёсак шмат,—упяклася яна ў пячонкі окупантам, а нас сялян называюць бальшавікамі ды бандытамі. Поп і ксёндз выкліналі нас колькі разоў у сваіх бажніцах, а нашыя старэнкія бабкі, што ў іх на пабягушках, дык жаліліся, што праз нас духоўнікі гэтая ня хочуць іх спавядаць,—ім клопат, а нам съмех.

Моладэй наша любіць пазыдзеквацца з начальства, калі яно да нас у Бойкавічы заедзе. А начальства ў нас, як у нудзе плюгаўства,—не абрарэшся, што ні окупант, дык і начальнік, а ўсе такія пышныя, фанабэрэстыя. Вось ім і падстроіць штуку. У колах загваздкі павымаюць, гною ў сядзенне на-

кладуць ці клямку ў дэвярах у дэёгаць вымажуць. Ох, бы-
вала, і фыркаюць, і пеняцца са злосыці.

Вось чаго, дык у падводы ня любілі нашы байкаўчане
еъздіць, а з гэтым нам асабліва дакучалі, мучылі. Павязеш
якога дармаеда з гміны, дык ужо меціш так падстроіць, каб
што-небудзь сапсавалася,—ці ў гразь управіш каламажку, а
чысьценькі панок тады дзыгае па балоце, ці, праяждаочы брод,
падмочыш вяльможнага, а ў санках вывернеш ня раз, а то за-
блудзіш ды паедзеш у іншы бок. Ведама, захацеўшы заўсёды
падстроіць можна, ды яшчэ выбіраеш, каб лепш насаліць. Так
і адвучылі ад падвод. Э гэтым панствам інакш нельга.

Ну, а што да суседняга пана каля Бойкавіч, дык мы з ім
як-бы і ладзім, толькі ён да нас зьверам. Праўда, раз съпяк-
лі сыройбіню са збожжам, але гэта мы яшчэ падобрасыці; бо
як-жа—адбраў гэта ў нас сэрвітут, значыць, і скацінка наша
зараўла так, як мы раўлі з бяды. На добры парадак гэтага
зьвера толькі ў магілу, а зямля нам,—а мы з ім цацкаемся, ён-жа
усё роўна гад гадам. Памятаю, зрабілі раз у панскім двары за-
бастоўку жней. Стаяць ніва, і капаюць залатыя сълёзы, плача і
пан, але не здаецца. Ажно з суседній вёскі—там каталікі—
бабы згаварыліся і пашлі жаць. Мы бардзей да мужчын, так
і так кажам, гадаўё вы, здраднікі. Што-ж, кажуць, з бабай зро-
біш, мы іх і лаялі-білі, а ім хоць-бы што. А вось мы усё-ткі
далі рады. Э лапак ды саломы нарабілі вогнішч, ды так пусь-
цілі дыму, што бабы прыляцелі з поля, як адна, тушыць па-
жар, а мы іх, як авечак, павязалі і трымалі, пакуль ім не ад-
пала ахвота жаць. А як пераламалі пана, дык і самі рады
былі,—цёмныя шэльмы, а так яны народ працавіты і выносьлівы.

Словам, у окупантаў маєм вялікую няміласыць. Калі хто
з другой вёскі стане ім упорерак дарогі, дык яны яму: ці не
да Бойкавічу запісаўся, ці ня з Бойкавіч ты вырваўся і г. д.
А нам з гэтага што, няхай сабе! У нас ужо пастаноўлена, што
як рэволюцыя, дык каб іх чиста, гладка, з коранем, значыць.
Але што пра нас казаць! Нашы сабакі, здаецца, вось жывёліна,
а вунь і тыя разъбіраюцца. Хай табе праз вёску наш брат
ідзе—ну, які спачувае—дык воўкарэзіна ані пісьне, ані цяўкне;
а калі ідзе з іхній хаўрузії, дык падымудзь такі гармідар, як
на воўка, хоць вуши затыкай. Яно то зразумела, сабака ўгад-
вае і бяду тваю, і што на сэрцы ляжыць.

Ну, а колькі арыштаў ды налётаў было на Бойкавічы, дык не налічышся. Перавернуць усе хаты, перакапаюць агароды і нічога ня знайдуць, а ведаюць: ёсьць што шукаць. Іншы раз дык мы іх і пацешым. Абклейм усю вёску адозвамі, чырвоных съягагаў панавывешваем, а там праз колькі дзянькоў запрашаем поліцыю: будзьце ласкавы, зынімече, нехта нам панаклейваў. Скрыгочуць зубамі са злосцю і зынімаюць. Такіх турбот мы задаём ім ня мала. Унадзіліся было шпікі поўзаць у Бойкавічы; пераапранецца іншы ў жабрака і цягаеца па хатах выпытвае, вынюхвае. Жабраком хлеб адабралі, бо мы ўсіх іх вон гналі і іншыя вёскі папярэдзілі. Адзін наш дзяцюк таксама пераапрануўся ў жабрака,—гэта нашаму брату лёгка даецца,—ну і падбухторы ў жабракоў, расказаў, чаму іх праганяюць, а тыя змобілізаваліся, ды прыцюцюрылі аднаго зі двух шпікоў. Так і супакоіліся на нейкі час.

А то раз мітынгаваў ў Бойкавічах комуністы; былі і з іншых вёсак, так што мы рашылі пасъля мітынгу даць знаць у поліцыю, што вось быў у нас комуністы, шукайце,—каб застрахаваць сябе на іншы раз. Так і зрабілі. Навярнула ў Бойкавічы паўнюсенька чорных груганоў, але-ж папрабуй злавіць вецер ў полі. Пшэдоўнік загадаў, каб кожнага падазронага чалавека ў будучым, пад пагрозай турмы, дастаўлялі ў пастарунак. І ці паверыце,—даставілі.

Праз некалькі дзён пасъля мітынгу прыходзіць у вёску пажылы чалавечак і дапытвае аб сыну, што мітынгаваў, бо не вярнуўся ці забілі яго дзе, ці арыштавалі. Дапытвае і плача, адозвы нашыя паказвае і просіць, каб памаглі шукаць. Мы скемілі, што гэта за птушка, жвава сцапалі як падазронага, адластажылі ў волю ды на пастарунак, а там яго і браць ня хочуць, моршчацца ды фыркаюць.

Эх! вось так баючы аб ўсім гэтым, дык здаецца глупства, лёгка даецца. Аднак няма такога, хто не атруціў-бы сабе кроў у гміне, на судзе, на кожным кроку; няма такога, хто ня сядзеў-бы ў турме, ня быў пабіты. Ну, вось мы і трymаем еднасціць, адзін фронт, дружна трymаем. Ня раз памыкаліся разьбіць нашу рэвалюцыйную сям'ю. Прыйехаў такі сабе панаваты чалавечак і на польскую школу стаў нагаварваць, а беларускую бэссыціць да рэшты. Вось у яго і пытаем.

— А пан-жа якую школу кончыў?

— Ну, ведама, кажа, польскую.

— Нечага тады ўгаварваць, мы хочам, каб нашы дзеци
былі разумныя, а не такія, як пан.

Тады пачаў ён напяваць аб згодзе, аб братэрстве, а нам
усё гэта надакучыла, дык той ці іншы з грамады не, а то і
абязьвечыць моцным слоўцам. Пан спачатку ня цыміў, але
яго прыбочны шапнуў на вуха яму, ну, пан на поўслове абар-
ваў і бардзжэй джгануў з вёскі.

Але ня толькі ўгаворамі хацелі нашу рэволюцыянаю волю
скамячыць. Было і так, што Бойкавічы перажылі як-бы судны
дзень—ад маладога да вялікага бытвы нахлынуўшай
поліцыйай і шпікамі. У мяне вось і цяпер скабіна тырчиць—
зажыў, зросцяся пералом, а Юрка сусед мой быў хворы, дык
ня стрываў, здаўся. Цяпер па Бойкавічах штомесяц ходзіць
ад хаты да хаты малаток, які празвалі „малатком Юркі”, гэта
значыць, што ў працягу месяца кожная хата зьбірае на полі-
тычных вязніяў. Гэты малаток стукае ў нас на кожнай бясе-
дзе, на кожнай сходцы ці прыгодзе,—ён напамінае, што нам
трэба зруйнаваць турмы, зваліць пансскую ўладу і наладзіць
савецкі лад...

Віктар закашляўся і перабіў расказ,—ён пачаў жаліцца
на боль у сэрцы, пашла кроў з носа і раптам аbamлеў. Тава-
рышы Віктара паднялі трывогу. Зьбегліся дазорцы, прышоў
і начальнік вастрогу са сваімі прапановамі пакончыць гала-
доўку, абяцаючы палёгкі таму, хто першы кіне галадаць.

— Вон адгэтуль!—раптам закрычаў развогнены Віктар на
начальніка вастрогу.—Хочаш разъбіць нашу еднасць, па-
рабіць нас пакорнымі нявольнікамі. Ніколі! съмерді нашай дача-
каешся, а не пакоры. Мы ўжо на палову мерцьвякі—любуйся
сваім дзелам,—але воля наша так-жэ жывуча і цвёрда, як і там,
за мурам была, за тым мурам, дзе малаток Юркі выступкае
апошнія твае хвіліны, выступкае наша вызваленіе. Мы вы-
трымаем, праўда, хлопцы, вытрымаем! То-ж камера наша
называецца Бойкавічы.

Дазорцы кінуліся на Віктара, але начальнік іх спыніў—
яму здалося, што Віктар трывальніць, што ён альбо ў гарачцы, альбо
звар'яцеў. Сказаўшы яшчэ нешта недарэчнае аб галадоўцы, на-
чальнік вышаў з камеры пядці са сваімі паслугачамі.

А на сёмы дзень галадоўкі задаволіў дамаганыні пяцёх.

Мік. Шапавалаў

Дыктатура і дэмократыя

— Усякая дзяржава ёсьць асаблівая
сіла для падаўлення і ўдзіку клясы.

Дзеля гэтага ўсякая дзяржава не сва-
бодна і не народна.

Ленін.

I

Што такое дыктатура?

Дыктатура ёсьць вайскова-рэволюцыйны рэжым, улада,
якая апіраецца на прымус і якая ня кіруеца нікімі законамі,
апрача тых, якія яна лічыць неабходнымі для падтрыманьня
гэтага рэжыму.

Формальна, дыктатура можа быць аднай асобы, фактыч-
на—не. Яшчэ ня было дыктатуры, якая-б не адбівала думкі
якое-небудзь клясы альбо партыі.

Дыктатура аднай асобы можа быць моцнай і доўгай толь-
кі ў тым выпадку, калі рэжым, які яна ўтварае, адпавядае ін-
тарэсам пануючай клясы, але тады яна не зьяўляецца дыкта-
турай пэўнае асобы, а клясы. Гэта асоба—дыктатар—толькі
выявіцель і выкананіца грамадзкае думкі клясы, якая высуну-
ла яго для правядзення гэтага рэжыму і падаўлення ў інта-
рэсах сваёй клясы іншых кляс.

Каб праводзіць дыктатуру альбо, іначай кажучы, утвараць
у якой-небудзь краіне вышэйазначаны рэжым, трэба ведаць,
над кім гэты рэжым будзе праводзіцца. Каб дыктатарстваваць,
трэба ведаць над кім. Без налічча вызначаных кляс у гра-
мадзе, над якімі можна ўтвараць дыктатуру, немагчыма ані-
якая дыктатура. Няма дыктатуры над няведамымі сіламі, ёсьць
дыктатура пэўнае клясы над іншымі клясамі.

У нашай краіне ёсьць рэволюцыйная дыктатура пролета-
рыяту над клясай буржуазіі, якая праводзіць пэўную мэту: па-
даваць спробы буржуазіі аднавіць зынішчанае рэволюцыйяй яе
панаванье.

Па Леніну— „рэволюцыйная дыктатура пролетарыяту ёсьць улада, якая заваявана і падтрымліваецца прымусам пролетарыяту над буржуазій,—улада, яя звязаная аніякім законамі“.

Прыведзеныя слова Ўл. І. Леніна трэба разумець у тым сэнсе, што улада пролетарыяту, якая ўтворана ў выніку прымуса рэволюцыі і замацаваная ў форме яго дыктатуры над буржуазій, не прызнае законаў утвораных да яе,—у час панаванья буржуазіі, бо гэтыя законы накіраваны супроты інтарэсаў пролетарыяту, з гэтymі законамі яна сябе ня звязвае. Пад законамі трэба разумець ня толькі офіцыяльна выданыя ўказы, дэкрэты і інш. дзяржаўныя акты, якія напісаны на паперы, але і законы іншага парадку, якія ў час буржуазнага панаванья былі замацаваны, як моральныя і бытovыя правілы, парушаць якія было забаронена грамадзкай думкай пануючай клясы. Каб разумець сэнс законаў, якімі буржуазная грамадзкасць закабаліла прыгнечаныя клясы, трэба ўзяць іх ува ўсёй цэльнасці, трэба да офіцыяльна выданых законаў далучыць яшчэ законы-правілы, якія прынялі форму звычаяў, напрыклад, законы комэрцыйныя, якія выпрацаваны гадамі і ўвшлі ў „цела і кроў“,—законы эксплётатацыі працоўнага люду і г. д.

Замест гэтых законаў улада пролетарыяту ўстанаўляе новыя законы, адпавядочыя інтарэсам рабочае клясы і бяднейшага сялянства. Яны накіраваны да ўзмацнення ўлады пролетарыяту і разбурэння рэштак буржуазнага парадку. Гэтыя законы ўлада пролетарыяту прызнае і імі кіруеца, але яна ня лічыць іх „вечнымі катэгорыямі“,—калі патрабуюць інтарэсы рэволюцыі, зъмяняе іх.

Дыктатура пролетарыяту не выяўляеца выключна ў форме альбо тыпе пролетарскае дзяржаўнасці.

Яна таксама не абмяжоўваецца мерамі вайсковага, руйнуючага характару. Калі яна азначае вайну з эксплётатарамі, дык характар гэтае вайны ня толькі вайсковы.

Дыктатура пролетарыяту праходзіць ва ўсе жылкі грамадзкага, экономічнага, гаспадарчага жыцця краіны.

Разам з руйнуючым характарам—гэты рэжым носіць, у той-ж час, і вытворча-будаўнічы характар. Дыктатура пролетарыяту ёсьць цэльная сістэма на асобны лад сконструяванага дзяржаўнага організму, усебакова прыстасаванага як да

вайсковай, так і да ёкономічнае і ідэолёгічнае барацьбы з буржуазіяй.

Можа паўстаць пытанье, дзеля чаго трэба гэтая барацьба і прыстасаваны да яе вайскова-рэвалюцыйны рэжым, раз пролетарыят знаходзіцца ва ўладзе.

„Дыктатура патрэбна, кажа Ленін,
— затым, каб зламаць супраціўленыне буржуазіі,
— затым, каб надаць рэакцыянэрам страх,
— затым, каб падтрымаць аўторытэт узброенага народу
супротыў дэмократыі,
— затым, каб пролетарыят мог прымусова падавіць сваіх
праціўнікаў“ *).

Няроўнае змаганье пролетарыяту з буржуазіяй, якая ўладае вялікаю практикаю, ва ўмовах яе ўпартага супраціўлення і фактычнай перавагі над пролетарыятам, нямінуча для посыху павінна прыняць форму дыктатуры пролетарыяту.

На прыкладзе цэлага шэрагу гістарычных фактав мы можам упэўніцца, што, згубіўшы ўладу і панаванье ў краіне, буржуазія ніколі не пакіне спробу вярнуцца да ўлады, а дзеля таго, каб зрабіць для яе гэта немагчымым,—патрэбна дыктатура пролетарыяту.

Узброеным захватам улады распачынаецца пролетарская рэвалюцыя; са зьнішчэннем буржуазнай дзяржаўнай мышны і прыдушэннем супраціўлення буржуазіі яна канчаецца.

Пакуль гэта супраціўленыне непераможана, нельга думашь аб канцы рэвалюцыі, гэта было-б усё роўна, што, не пераскочыўшы рэчкі, сказаць „гоп“. І вось рэжым, які ўтвараецца ў гэты час супраціўлення буржуазіі і руйнавання яе дзяржаўнага апарату, мае назvu дыктатуры пролетарыяту.

Да Каstryчнікавай рэвалюцыі 1917 году пытанье аб дыктатуры пролетарыяту атрымала тэорычнае абсталіваньне ў працах У. І. Леніна, а пасля звязрэння рэвалюцыі ў Расіі яно знашло сабе практичнае прыстасаванье ва ўтворанай рэвалюцыяй новай пролетарской дзяржаве—СССР, у якой савецкі лад ёсьць нішто іншае, як форма прайўлення дыктатуры пролетарыяту.

*) Ленін, т. XV, стар. 432, 2 выд.

II

Дыктатура пролетарыту дапушчае парушэніне прынцыпай дэмократыі для буржуазіі і не выключае ўстанаўленьня гэтых прынцыпаў для рабочае клясы. Эусім зразумела, пакуль існуюць клясы з супярэчнымі інтэрэсамі, ня можа быць „об'ектыўна-чыстай“, няклясавай дэмократыі.

— „Дэмократыя, кажа Ленін, азначае формальную роўнасць“. Дэмократыя, будзем разважаць мы, дапушчае аднальковыя для ўсіх права прымаса удзел у грамадзкім і політычным жыцці краіны. Але гэта юрыдычнае формальнае права ня можа яшчэ азначаць фактычнай роўнасці, бо яно не дае роўнасці эканомічнай. Роўнасць—міраж, калі яна дазваляе аднаму грамадзяніну бяз працы праводзіць час у балях, гульні і вясельлі, а другому працаца і паміраць з голаду. „Чистая“ дэмократыя, у гэтых няроўных эканомічных умовах, на справе зьяўляецца чыстай дэмократыяй для буржуазіі; да рабочых-ж, якія прыгнечаны ўціскам капіталізму, уміраючым з голаду, яна ня тычыцца. Для іх „чистая“ дэмократыя зьяўляецца прымусам буржуазіі і яе фактычнай дыктатурай над працоўнай клясай. Для меншавікоў дэмократыя надклясавая, альбо па-заклясавая. Яны признаюць існаваньне дэмократыі наогул, як об'ектыўнай, вечнай, катэгорычнай ісціні, а таксама і дыктатуры наогул. Гэта апошняя—„ліха“, першая—„дабро“. Няма дэмократыі для якой-небудзь клясы, а ёсьць яна для ўсіх кляс, і няма дыктатуры над якой-небудзь клясай, а ёсьць яна над усімі клясамі.

У процілегласці меншавізму, бальшавізму вучыць, што „чистай“, „об'ектыўнай“ дыктатуры і дэмократыі няма. Для бальшавізму ня існуе як дэмократыі наогул, таксама і дыктатуры наогул. Па Леніну, як мы маглі бачыць вышэй, існуе дыктатура пэўнае клясы, таксама і дэмократыя для пэўнае клясы. Яшчэ Плеханаў ня раз казаў, што карысць пролетарыту ёсьць вышэйшы закон, якім павінна кіравацца соцыял-дэмократыя, і што для рабочай партыі дэмократыя ёсьць ня мэта, а спосаб дасягнення тэй мэты, якой яна служыць.

Пры аналізе гэтых разуменняў мы ўбачым, што „чистая“ дэмократыя, якая прапаведваецца меншавікамі, сапраўды зьяўляецца дэмократыяй для буржуазіі і асаблівой формай яе дыктатуры над пролетарыятам; а дыктатура, аб якой вучыць

бальшавізм,—ёсьць дыктатура над буржуазіяй і дэмократыя для пролетарыяту.

Мы ўжо казалі, што ў капіталістичнай грамадзе ня можа быць фактычнае роўнасці, бо там няма роўнасці эконо-мічнае. Ня можа быць роўнасці паміж эксплётатарам і эксплётаваным, бо першы атрымлівае магчымасць жыць на багацтва, якія ўтвараюцца потам апошняга.

Пры павярхойным поглядзе на дзяржаву з дэмократычным парадкам, працоўнаму часам бывае цяжка адкрыць яе соцыяльную прыроду. Надворна там існуе многа вольнасціяй: друку, сходаў, роўнапраўны ўдзел у выбарах у парламант і г. д., па сутнасці-ж імі можа карыстацца ў поўнай меры толькі буржуазія. Свабода друку сама па сабе нічога не дае пролетарыяту, бо пры ўсёй гэтай „свабодзе“ ў яго няма сродкаў, неабходных для выдання літаратуры і газэтаў. Апрача таго, буржуазія ўжывае розныя спосабы для барацьбы з рабочымі выдавецтвамі і рэдакцыямі, калі яны нават і ўзынікаюць. Выпадкі зруйнавання рабочых друкарань і конфіскацыі газэтаў, асабліва комуністычных, з'яўляюцца іх буржуазным друкам, бываюць так часта, што якраз аб свабодзе гаварыць ніяк не выпадае. Ня дзіва пасцяля таго, што—у параўнанні з буржуазным друком—рабочы друк нікчэмны, малы. Ён ня можа задаваць нават сваім лікам шырокія працоўныя гушчы, дзеля чаго мы маем вельмі многа выпадкаў, асабліва ў краінах з дэмократычным парадкам (Англія, Нямеччына), калі працоўныя ня толькі ня выпісвае, але і зусім ня чытае сваёй газэты, а замест яе бярэ іншую, буржуазную, якая і кіруе яго думкамі.

Гэтак сама і са „свабодай“ сходаў: тэорытычна—зьбірацца можна, а практична—спрабуй! Хіба пад адчыненым небам!

Свабода сходаў—пустое слова, калі для іх організацыі няма памяшканняў, а калі яны і ёсьць, дык ня ўсякі буржуа згодзіцца нават і за плату дать яго для працоўных. Мы маем на ўвазе выпадкі ў Бэрліне, дзе ў час перавыбарных сходаў буржуазія нават соцыял-дэмократам не здавала памяшканняў.

А парламант, якая яго роля? Аднабаковая, фальшивая. Зэ ім застаецца права толькі фіксаваць пастановы ўжо прынятых за яго съянамі. Масавыя падкупы дэпутатаў забяспечваюць правал усякага нявыгоднага для буржуазіі закону,

калі толькі наогул ён можа быць унесены. „У парлямантах, гаворыць Ленін, толькі лапочуць языком са спэцыяльнай мэтай ашукаць „простанародзьдзе“. Уесьць удзел гэтага „простанародзьдзе“ ў кіраваньні дзяржавай выяўляеца ў выбарах у парлямант“.

Адзін раз у некалькі гадоў яны вырашаюць пытаньне, кажа Карл Маркс: „які член пануючай клясы будзе выяўляць і падаўляць народ у парляманце“. Бывае часам так, што ўлада дастаецца рабочай (меншавіцкай) партыі і кіраваньне краінай яе прадстаўніком, але ва ўмовах капіталістычнага рэжыму, яны ня могуць выявіць волю большасці працоўнага насельніцтва, а хутчэй выяўляюць інтэрэсы чужой яму клясы, зъмяняюць сваёму клясу, і гэтым самым падтрымліваюць буржуазію. Калі-ж яны і прабуююць правесы ці той ці іншы закон, які адпавядае інтэрэсам рабочае клясы, дык гэта прыводзіць да міністэрскага крызісу. Прыкладаў зрады рабочых правадыроў, і іх політыкі ў буржуазных дзяржавах многа. Эйнішчэнне ўлады Макданальда ў Англіі, паводзіны рабочых правадыроў—меншавікоў у Нямеччыне ў час кампаніі за экспропрыяцыю ад былых в. князёў іх бацьцяў, політыка і паводзіны рабочых правадыроў у час цяперашніх забастоўкі ў Англіі і г. д. яскрава сьведчаць аб гэтым.

Ня гледзячы на ўсё гэта трэба наогул сказаць, што выпадкі кіравання дзяржавай рабочымі партыямі вельмі рэдкія; харектар-жа і ўнутраны зъмест гэтых партый не прадстаўляе вялікай небяспекі для буржуазіі, бо яны ня імкнуцца да эйнішчэння яе панаванья.

Падрахуем вынікі: буржуазія дапушчае існаваньне дэмократыі ў межах, якія дазваляе ёй капіталістычны лад, і калі на політычнай арэне зъявляюцца грамадзкія сілы, якія пагражаюць яго існаванню, яна ня доўга думаючы, адкідае ўсякія дэмократычныя прынцыпы, падаўляючы супраціўленыне.

Дэмократыя ў буржуазных дзяржавах ёсьць дэмократыя для меншасці—для буржуазіі, і дыктатура для большасці—для рабочае клясы. Але гэта дыктатура мае захаваны харектар і непасрэдна яе ня відаць.

Яна толькі часам у крытычныя моманты прарываеца на паверхню і выяўляе сваю сапраўдную соцыяльную прыроду, свой твар.

Дыктатура-ж пролетарыту над буржуазіяй, ёсьць адкрытая вайна з ёй, формальная і фактычная. Дыктатура пролетарыту, азначае ў той-жа час і дэмократыю для пролетарыту. У сваёй кніжцы „Дзіцячая хвароба ляўізны” Ленін кажа, што ў нас „павятовыя зъезды саветаў зъяўляюцца такімі дэмократычнымі ўстановамі, якіх яшчэ ня бачылі самыя лепшыя з дэмократычных рэспублік буржуаўнага свету”.

У процілегласці імкненіяў буржуазіі ўтварыць сваё панаванье ў форме дзяржавы з дэмократычнай уладай, зрабіць гэта панаванье вечным,—пролетарская дзяржава, якая імкненца да ўтварэння бясклясавае комуністычнае грамады, сама падрыхтоўвае сябе да адміраньня. З адміраньнем-жа яе адамрэ і дыктатура і дэмократыя. Грамада пярайдзе ў новую фазу свайго гістарычнага разъвіцця, у якой, толькі, як помнікі, захаваюцца клясавыя антагонізмы і клясавая барацьба.

С. Баркоўскі

Вясельны быт беларускага селяніна

У гэтым артыкуле мы задаліся мэтай разабраць невялічкую частку быту беларуса. Аднэй з цікавейшых асаблівасцяў яго—гэта песня. Лірыка гэтих песен адзначаецца высокімі поэтычнымі якасцямі, ахапляючы самыя рознастайныя бакі народнага жыцця; у песнях мы знаходзім верны, мастацкі адбітак нядайнага мінулага жыцця беларускага селяніна. Усе яны даюць прыгожыя ўзоры народнае псыхолёгіі.

Мы выбралі аддзел вясельных песен. Разглядаючы поэтычныя мотывы іх, можна выявіць суцэльныя поэтычныя вобразы галоўных асоб абрэду: маладога (жаніха) і маладое, іх адносіны паміж сабою, да свае сям'і і да чужое і г. д.

Усе песні, якія захаваліся, пяноцца беларусом у сьвяточныя дні, як купала, коляды і г. д., гэтак і больш выдатныя моманты яго асабовага жыцця, дышуць старасьветчынай і маляюць бытавыя абставіны жыцця беларуса; у іх беларус пяе аб сваёй радасці і аб горы; у іх чуваць мотывы даунейшых паганскіх часоў, цяпер ужо незразумелыя сучасным пакаленьням, продкі якіх пяялі гэтыя песні ў цяністых гайкох перад сваімі багамі.

Бытавыя вясельныя песні ўтвараліся сталеццямі і сталеццямі захоўваюцца народам. Ясна дзеялі гэтага, што ў народных бытавых песнях аб вясельлі мы сустракаем і такія моманты, якія малююць нам шлюбныя адносіны ў больш старавыя часы і не зьяўляюцца ўласнасцю сучаснасці. Мы задаліся мэтай апісаць бытавы вясельны абрац так, як яго малююць этнографічныя матэрыялы, якія сабраны цэлым шэрагам дасьледчыкаў беларускае народнае эпічнае творчасці.

Да пачатку ўтварэння Расійскай дзяржавы, гэта значыць к IX ст., абліз цяперашніх Беларусі быў заселены ўжо славянскімі племенінамі. Наш старадаўны летапісец пералічвае розныя назвы гэтих племенін, запазычваючы, як ві-

даць, з грэцкіх гісторыкаў бізантыцкага пэрыоду. У гэтых старажытна-расійскім летапісу ад пачатку XII стагоддзя, мы маем некаторыя весткі ці намёкі аб жыцьці нашых продкаў у тых часах; гэтыя паведамленыні апісваюць вясельныя і хайтурныя звычайі. Вось як іх перадае нам летапісец: „Имяху бо абычай свой, и закон отец своих и преданья, каждо свой нрав. А Родимичи и Вятчи, и Север один обычай имяху: живяху в лесех, якоже и всякий зверь, ядуще все нечисто. И срамословье в них пред отыци и пред снохами. И браци (васельля) не бываху в них, но игрыще межи сел: схожахуся на игрыща, на плясанья и на вся бесовския песни, и ту умыкаху жены себе, с нею-же кто с'вещашся; имяху-же по две и по три жены. И аще кто умираше, тваряху тризну над ним, и по сем творяху кладу велику и возлажахутъ на кладу мертвца, сожъжаху, и поsem собравши кости, вложаху в судину малу и поставляху на столпе на путех, еже творят Вятчи и ныне. Сии-же обычая творяху Кривичы и прочии, не ведуще закона божия, но творяще сами себе закон“¹⁾.

Пададзены адрывак тычыцца часткова і вясельных абрацаў беларускага селяніна ў XII ст. Са зьменаю галоўных гістарычных момантаў у гісторыі Беларусі, уносілася новае і ў народныя бытавыя вераваньні. Этнографічны склад насельніцтва Беларусі не аднолькавы. Гэта рознастайнасць складу ў тэй ці іншай меры зрабіла ўплыў на формаваныне нацыянальных рыс беларуса ў ходзе гістарычнага разьвіцця.

I

Дзяўчына ў вельмі раннім узросце ўступае ў той шчасливы пэрыод свайго жыцьця, калі на яе пачынаюць глядзець, як на сталую, на нявесту, на яе заглядаюцца хлапцы, робяць залёты да яе; яна ў сваю чаргу спыняе сваю ўвагу то на tym, то на другім, пакуль, урэшце, ня выбера сабе „сябра па думцы“. Час, у які на волі разьвіваецца „дзяўчачая краса—усяму роду прыкраса“, ня вельмі доўгі. Дзяўчына разумее гэта і съпяшаецца ўпівацца асалодай прыроды і маладым жыцьцём. Яна разумее, што пройдзе год-два—і прыдуць сваты, адарвуть яе ад бацькоў, ад мілага хлапца і аддадуць на „чужую чужыну,

¹⁾ Летопись по Лаврентьевскому списку. Выд. Археографічнай Камісіі. СПБ, 1872, стар. 12-13.

у вяліку сям'ю, у цяжку няволю". Між тым яе прыгожасць у гэты час пачынае толькі разывіацца. Сялянская моладзь шумна спраўляе ўсе свае абрацы: на тройцу, у дзень купалы, на кляды, у вялікдзень—раздаючыя вясёлыя песні, адпавядаючыя зьместу святак. Зімою, на „вячорках“, пяюць песні зімовыя: піліпаўскія і вялікодныя.

У песніах, якія малююць дзяячоae жыцьцё, вельмі выдатна адбіваецца „мілы“; усе яе думкі заняты ім; яна для яго „галованьку чэша, і косу пляце“.

Захопленая каханьнем, яна стараецца перамагчы ўсе перашкоды, якія ёй сустракаюцца. Але ў сялянскім быту шмат бывае прычын, якія разрываюць любоўныя адносіны:

—Плакала, рыдала, съёзы вышірала

Сваёй русаю касой, праваю рукой.

Дзяўчына, прадбачачы разрыў з любым, робіцца смутнай. Шмат ёсьць песень, у якіх відаць непадробленае гора пакінутае, абманутае жанчыны; усе яны вельмі рознастайныя, і ў іх непадроблены народны лірызм. Мілы „да іншае“ ходзіць, кінуў „каморку“, у якой стаіць „пасьцель бела-пухава“; яна

—Тую ложу ручанькамі абняла,

Пасьцель белу съёзанькамі ablіла,

Што на ручках—маленка дзяціна...

Калі і бываюць такія здарэнні, што даволі рэдка, то дзяўчына плача не аб сабе. Лёс дзіцяці, заплямленага яе падзенінем, разрывае ёй сэрца. Мотыў аб забойстве незаконнага народжанага невядомы беларускім народным песням. Ёсьць толькі выпадак, калі маці раздумвае, што ёй рабіць з дзіцем:

—Ці мне цябе гадаваці,

Ці ў раце пахаваці?..

Але падобныя выпадкі нешчасльівага канца маладога захапленія ўсё-ж даволі рэдкія, і часцей сымпатыя, што ўтварылася ў маладых сэрцах, вядзе да добра га вяніку. Праходзіць вясёлая пара „дзяяцтва“, бесклапотная вясна жыцьця, калі толькі што пасьпела расцвісці „дзяячая краса“, калі толькі „руская каса“ вырасла да пояса; надыходзіць хмурныя дні восені, альбо пасъля каляднага мясаеду, калі ходзіць сватаць. І дзяўчаты і хлопцы ўжо зараней „абдумваюць сваё будуче становішча, свой лёс“¹⁾.

¹⁾ М. Доўнар-Запольскі. Исследование и статьи, т. I., стар. 160—164.

Спынімся на тым, у якія часы больш усяго адбывающа вясельлі. Самым звычайным часам для яго лічыцца вясна і восень, прычым восень нават мае перавагу. У Рэчыншчыне і Меншчыне большасць вясельля ў адбывающа ў лютым. У Гомельшчыне вясельлі адбывающа ў маі ці перад пачаткам жніва¹⁾. У Віцебшчыне—у вадных мясцовасцях—звычайна ў каstryчніку і лістападзе²⁾, у другіх—зімою.

Важна толькі тое, што ўсюды прызнающа які-небудзь час асабліва шчасльві для вясельля. Выбар гэтага часу падтрымлівающа і тлумачыцца меркаваньнямі экономічнымі. У восень жніяцца дзеля таго, што сабраны хлеб, заробленыя гроши даюць магчымасць справіць вясельле. Але веснавыя і зімовыя вясельлі маюць перавагу дзеля таго, што на лета сям'я атрымлівае працаўніка, што для яе зьяўляюща вялікай карысьцю.

Са звычаяў сватаўства зварачае на сябе ўвагу тое, што сваты рэдка гавораць аб мэце свайго прыходу, а звычайна—інчай. У Рэчыншчыне сваты, уваходзячы ў хату, пытаюцца: „Ці я маецце цялушки ля продажы?“—„Маема і прадаема“,—адказвае гаспадар, выказваючы гэтым свою згоду на пачатак папярэдніх перамоў³⁾. У ваколіцах Менску, па апісаньні 1880 г. сват казаў гаспадару дома: „Наш бык ды да вашай цялушки прывык. Каб даў бог даждаць—вашую цялушку да нашага быка загнаць“. У іншых мясцовасцях мэта сватаўства робіцца яшчэ больш адзначанай. Сват кажа: „У цябе, гаспадару, ёсьць тавар-ледзянец, а ў мяне ёсьць купец-маладзец“⁴⁾. У Магілеўшчыне бацька выводзіць дачку да свата са словамі: „Добры вечар вам, сваты, вяду вам тавар ні съяпы, ні храмы, дай бог і мне такі. Даю вам, гавару вам, каб вам ня было абіды на наш тавар⁵⁾.

Пададзеныя толькі што факты даюць магчымасць прыйсці да вываду, што сама сватаўство ўяўляе сабою адзін з пера жыткаў куплі-продажу нявесты. Сваты зъяўляліся ў выглядзе

¹⁾ Шэйн. Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края, ч. II, стар. 334.

²⁾ Вестник Имп. Русск. Географ. Общества. 1853 г., ч. IX, стар. 23.

³⁾ М. Доўнар-Запольскі. Белорусская свадьба и снадебные песни. Киев, 1888, стар. 10.

⁴⁾ Насовіч. Белорусские песни. Записки И. Р. Географ. Общ., т. V, стар. 134.

⁵⁾ Шэйн. Материалы и т. д., ч. II, стар. 295.

купцоў, бо пры існаваньні фактычнае куплі яны сапраўды былі прадстаўнікамі жаніховага роду і павінны былі весьці перамовы аб куплі жонкі для аднаго з іх членаў.

Спрынімся яшчэ на адным характэрным акце ў вясельлі—гэта сумесная яда маладых. Спачатку сумесная яда і пітво складалі акт утварэння згоды паміж дзівюма асобамі, а потым перавярнулася ў вясельны абра́д¹⁾; у розных народаў гэта зъяўляецца сымболем для ўтварэння паміж сабою саюзаў, даговораў²⁾. Да гэтага належаць і нашы „магарычы“.

Цяпер мы пяройдзем да апісаньня самога вясельнага рytualu так, як ён падрыхтоўваецца і праводзіцца. Разгляд наш будзе весьціся ў тым парадку, у якім вясельле беларускага селяніна бывае ў сапраўднасці.

II

У вясельных песнях беларуса, як ужо гаварылася, адбіліся мотывы і далёкае мінуўшчыны паганства, і, поруч з гэтым, сустракаюцца мотывы сучаснага штодзеннага жыцця.

Асяродкавымі асобамі, якіх так ці іншай тычыцца большая частка песень—гэта, вядома, маладыя, іх адносіны паміж сабою, да свае сям'і і чужое, іх будучае шчасльце і г. д.

З асаблівым спачуваньнем і ціхім смуткам гавораць песньі аб маладой. Зъбіраючыся да шлюбу „дзяяноўка росу брала“ з злёнае руты; гэтаю расою яна ўмываецца. Сама яна—„чырвона-бела“. У „Шчароўскіх дажынках“ Д. Марцінкевіч дае тып беларускай дзяўчыны ў наступных хварбах:

—Кроў з малаком яе шчочки,
Маланкаю блішчаць вочкі,
З падцішкі, бач, як зірне—
Сэрца молатам заб'еща,
Грудзь полыменем абалльеща,
Не спазнаеш сам сябе“.

У шмат якіх беларускіх народных песнях робяцца поэтычныя парыўнаньні маладое з пчолкай, хмарою, дожджыкам і інш. Мы пададзім гэтую цікавую выніятку, у якой народная поэзія сабрала ўсе ўлюбёныя звароты, каб ахарактарызаваць маладую:

¹⁾ Е. Карскі. Белорусы, т. III, стар. 282.

²⁾ Кулішэр. Очерки сравнительной этнографии и культуры, стар. 103, 118-119.

—Ды сіяла нявеста, як чорны мак,
 Не ўдавалася съвёкру ў знак,
 Ой лесам ішла пчалою,
 Пад сяло падышла хмараю,
 А ў сяло ўвашла дожджычкам,
 На двор усплыла рэчкаю,
 А ў сені ўпала шчукаю,
 А ў хату ўлезла паваю,
 За столом села паняю,
 Аж съвёкар і не пазнаў,
 Да і паняю назваў¹⁾).

Наогул песні ахвотна параўноўваюць жанчыну з атмосфэрычнай вадою. Так у ваднай—„бегла сонца проціў хмары“ і просьць у яе схавацца: так і маладая бяжыць да маці і просьць схаваць яе ад жаніха.

Народная беларуская поэзія дае маладой самыя пяшчотныя парыўнаныні. У ваднай песні яна парыўноўваецца з „кункай“—куніцаю: „ды ехалі-ж мы тым сълем, дзе наша кунка бегла“.

Маладая дзяўчына „засмуціла“ ўсю сям'ю, падобна да таго, як каліна ўвесль луг „закрасіла“:

—Ой у лузе каліна
 Увесль луг закрасіла,
 Наша дзеванька ды маладзенька
 Увесль род засмуціла²⁾.

Каліна ў беларускіх народных песнях, якія тычацца маладое, зьяўляецца ня толькі простым поэтычным парыўнаннем, але мае сувязь з народнымі поглядамі, якія знаходзяць апраўданыне ў поглядах першынства чалавека на прыроду, і наогул, як на ўладарку вышэйшай вытворчай сілы; расьліннасць, зьяўляючыся сама вынікам вытворчае сілы прыроды, яна ў народным уяўленыні зьяўляецца насіцельніцай гэтай сілы.

Але ня ўсё ўяўляецца маладой і яе блізкім у ружовым съвеце. Маладая ўвабрана, „як панятка-князятка“, але памылкай было-б думаць, што яна рада таму, што дзеецца наўкол яе. Яна сумная, у сълязох. Прычына яе гора—невядомае бу-

¹⁾ Zienkiewicz. Pieśni gminne ludu Pińskiego. Kowno, 1851, стар. 110.

²⁾ Булгакоўскі. Пінчуки. С.П.Б. 1892 г., стар. 20.

дучае. Непакой яе даходзіць да таго, што, прыехаўшы ад шлюбу, яна ня можа слоўца прамовіць—„сълёзкі набягаюць—слоўца не згадаюць“. Яе лёгка спазнаць сярод іншых асоб і радні, бо ў яе „на плячох—коска, а на тварыку—сълёзка; у ручках хустачка—бяз ветру мае, бяз ветру мае—бяз сонца звязе“.

Невядомасць будучыны прымушае дзяўчыну даражыць сучасным. Яна баіцца згубіць галоўныя атрыбыты свайго дзяўчоцтва: дзяўчочую касу—„усяму роду прыкрасу“ і вянок.

Каса—гонар дзяўчыны. Песьні асабліва апываюць пра русую касу, якая даходзіць да поясу. „Даражы, дзеванька, сваіх кос“—папераджае яе песьня. Паслья таго, як дзяўчына страпіць касу, яна перастае быць дзяўчынай, яна робіцца „маладзіцай“, над ёй вісіць цяжкая ўлада мужа.

Плач дзяўчыны аб касе мае глыбока поэтычны характар. Яна плача аб ёй, гаруе, бо каса—дзяўчочая краса:

—Ды плакала дзеванька па касе,
Ня так-же яна па касе,
Як па сваёй мацерынай роскаши¹⁾.

Э касою цесна звязаны другі атрыбут дзяўчоцтва—вянок. Песьня запрашае дзяўчыну пайсьці ў сад і вязаць у пучкі руту для вянка.

У песьнях адбіліся імкненіні дзяўчыны не даваць, не дазваляць „коскі рваць“, альбо „коскі расплятаць“:

—Наехалі купчыкі, дружкі-баяры,
Разъдзялілі косачку ды на дэвье касы,
Абматалі косачку наўкол галавы,
Надзелі на косачку кічку з абручом²⁾.

Э разуменінем аб касе цесна злучаецца разуменіне аб прыгожасці і дзяўчай волі. Песьня напамінае дзяўчыне, што яна касу згубіла:

—Каса касою так дудзець—
Палавіна красаты ня будзець³⁾.

адказвае яна.

¹⁾ Ibidem, стар. 101, № 16.

²⁾ Раманаў. Белорусский сборник, I, стар. 346, № 42.

³⁾ Ibidem, стар. 349, № 53.

Касу заплитаюць шоўкам¹⁾). Са згубай касы дзяўчына губіць і прыгожасць, і пышчоту-ласку хатніх, і волю:

—А плач, Тацьянка, нямножка табе плакаць,
Толькі ўсяго тры вечары:
Першы вечарок—па касе,
Другі вечарок—па красе,
Трэці вечарок—па незі;
Зъняжывала мяне матунька,
Як вішаньку у саду, як пчолачку у мяду²⁾.

Каб выказаць свой сум, дзяўчына распускае касу „па кованаму паясу“³⁾). Каса дзяўчыны—чорны шоўк, кажа песеньня, сълёзы яе—буйны жэмчуг⁴⁾). Што будзе з касою пасля вясельля? Ці будзе яна гэтакая ў мужа, якая ў бацькі была:

—Каса мая, каса русая,
Ці будзеш такава,
Як у бацькі была?

пытае дзяўчына ў касы: „не, ня будзе ў маладога гэтакая, як у бацькі была“⁵⁾.

Так гаруе маладая па сваёй касе, гаруе дзеля того, што з падрэзваньнем і расплітаньнем дзявочае касы злучаецца даўнейшая традыцыя аб бытлым значэнні гэтага факту. Падстрыжэнне валасоў і расчэсванье касы ў жанчыны зъяўлялася адзнакаю яе пераходу ў падуладны стан. З цягам часу, калі жанчына выдзялілася з гушчи нявольнікаў, калі яна сама пачала ахоўваць хатні ачаг, яе ўжо больш не пазбаўляюць прыроднага хараства. Пазбаўленне гэтага хараства ставіла жанчыну ў адноўкавыя ўмовы з нявольнікам. У вясельных-же абрадах застаўся адзін перажытак бытавога факту ў выглядзе падрэзваньня касы і ў выглядзе перамен у спосабе нашэння валасоў. Для перамагальніка жанчына зъяўлялася такім-жа пераможным ворагам, як і мужчына. Пераможнага мужчыну ён забіваў, здымай з яго скальп, адрезваў нос, руку альбо якую іншую частку цела дзеля задавалення свайго гонару перама-

¹⁾ Ibidem, стар. 463, № 126.

²⁾ Ibidem, стар. 365, № 112.

³⁾ Янчук. По Минской губ. Стар. 57. № 35.

⁴⁾ Шэйн. Материалы і г. д. Ч. II, стар. 405. Паравананьні. Раманаў, стар. 367, № 121.

⁵⁾ Шэйн. Материалы і г. д., ч. II, стар. 420, № 1.

тальніка, адпускаў ворага часам жывым, але скалечаным. З развіцьцем экзогаміі і ўзрастаючым імкненнем мужчын мець сабе жонку—палонную і нявольніцу, здыманьне з яе скальпа, адрезваньне носа і г. д. рабілася не карысна. Але ўсё-ж такі пераможныя жанчыны былі ворагам, і перамагальнікі, як трофей, абразалі і распускалі валасы тым з іх, якія прызначаліся ў жонкі. І сапраўды, мы сустракаемся з распаўсюджаным звычаем, што жанчыны замужнія носяць свае валасы прыкрытымі ці па крайній меры, ня могуць распускаць іх, што дазваляецца толькі дзяўчатаам.

Напомнім пры гэтым некаторыя дробныя рысы абраду. У васнове абраду ляжыць момант прысьвечаныня нявесты бóstvuvyтворцу. Дзеля гэтага нявесту саджаюць на скuru жывёлы, часам якую расьцілаюць у беларускім пасадзе на дзяжы альбо на сяўніку з жытам; сюды належыць і трыманьне нявестаю ў руках хлеба, пакланеніне хлебу (Чэрвеншчына), трыманьне братам маладой у руках пірага (Барысаўшчына). Пірог і хлеб могуць разглядацца і як ахвяра багам, і як самастойны сымбаль бóstva-vytворцы. Да гэтага-ж культуры трэба аднесці і ўжываньне бярозавае галінкі (Барысаўшчына). Усімі гэтымі сымболямі вытворчасці стараліся перанесці на нявесту вытворчую сілу, каб яна ўнесла ў свой новы дом патомства і багацьце.

Пасад маладой прадстаўляеца ў беларускім вясельлі, як прысьведчаныне яе фальліческаму бóstву, яе абкружаюць сымболямі гэтага бóstва. Ідэя гэта знашла сваё яркае выяўленыне ў рэлігійным гэтэрыйме, дзе маладая раней павінна была належаць богу, а потым толькі—мужу. Апрача гэтага, пасад таксама абкружан атрыбутамі, якія звязаны з рэлігійнай хатняга ачагу; ён адбываецца каля самага ачагу (у беларусаў—сядзеніне каля стала і трохразавае абыходжаныне наўкол яго). У некаторых версіях брат становіцца на парозе (Барысаўшчына), маладая і жаніх кланяюцца парогу (Чэрвеншчына), усюды кланяюцца на покуць. У Барысаўшчыне брат ставіцца міску з вадою на паліцу каля печы, як-бы ахвяру; тут-же ён просіць бласлаўленыя ў прысутных, зварачаецца „к бабкам запечным і дзедкам заплечным“.

III

У той час, як песні, якія датычацца маладое, шмат займаюцца душэўным яе станам і знадворным выглядам, песні аб жаніху, наадварот, спыняюцца больш над тымі дзеямі, што

ён робіць са сваёю дружынаю. Песьні гавораць аб жаніху—добрым молайду; ён прыгожы, але галоўным чынам ён—ваяка, які здабывае сабе дзяўчыну, а здабыванье гэта адбываецца з вялікім перашкодамі.

Мы праверым некалькі песенных адрыўкаў. У песьнях Віцебшчыны—маці нарадзіла Ванютку „ў нядзельку“ і

—Каля рэчанькі хадзіла,
Зельле-карэнъне капала,
І тым Ванютку умывала,
Каб яго урокі ня бралі
Ані вінныя пахмельлі,
Ні цяжкае ўздыханъне,
Ні Ганкіна цалаванъне¹⁾.

Гэтак ён загартаваны яшчэ з дзяцінства. Вясельныя песьні ўяўляюць сабе жаніха прыгожым, стройным хлапцом. „Хомачка на кані—прыгажэй, чыраней каліны“. Ён „расчасаў рус хахол, пазавіваў кудры маладзецкія“²⁾; ён „беленъкі, кудравенькі“; яго „бялюсеньк“ ўмывалі сястрыцы, расчосвалі кудры браты. Яго пасылаюць з наказам:

—А і едзь, браце Іванька, ды не баўся,
Скрозь цёмную, скрозь ночушку пррабівайся,
І да сваёй Ганулюхны дабівайся³⁾.

У звязку з тым, што падыходзіць час вясельля, жаніх адпаведна адзеты. Едзе Рыгорка—, а яго шапанька-ярунька і залатая кветанька⁴⁾, яго боцікі казловы, у яго панчошкі бялёвыя, у яго падвялкі шаўковыя,—кажа другая песьня⁵⁾.

Куды ня зявіцца жаніх—усё сабою асьвятляе: „на двор узъехаў—двор зазъязу, з каня зълез—конь зарзаў, у сенікі ўвашоў—шапку зъняў“⁶⁾.

Песьні часта пяюць аб яго „вежестве“. Вось як уваходзіць ён у дом свайго цесьца:

—Ай вумненькі, разумненькі Паўлютка:
К тешчы на двор васілёчкам съцелецца,

¹⁾ Шэйн. Материалы і г. д., ч. II, стар. 36, № 48.

²⁾ Раманаў. Белорусский сборник, в. I, р. 462, № 125.

³⁾ Шэйн. Белорусские песни, р. 301, № 559.

⁴⁾ Раманаў. Op. cit., p. 364, № 111.

⁵⁾ Шэйн. Op. cit., p. 302.

⁶⁾ Раманаў. Op. cit., p. 356, № 83.

У сені леziць — гарнушачкам коціца,
 У хату леziць чырвонаю мятаю,
 За столікам саколікам верціца,
 Ля Матрункі блізеханька садзіца¹⁾.

Але ўсе гэтыя якасці зацімняюцца перад апісаньнем жаніха, як ваякі, які ваюе з сваёю дружынаю з цесьцем, здабываючы сабе нявесту. Яскравымі хварбамі малююць гата смаленскія песні. „Ляксейка ваюіца — усе людэі дзівуюцца“²⁾.

Ен — „сізы арол“, які зьбіраецца паблытаць „чорны шоўк“ — касу нявесты, рассыпаць „буйны жемчуг“ — сълёзы яе³⁾. Жаніх зьбіраецца ў незнаёму краіну на добрым вараным кані, паперадзе яго ляціць сокал, па бакох сябры едуць. „Мяне маладца, ня выдадуць, ды і сужоную мне выведуць“⁴⁾. Для нявесты ён — „пагубіцель, пагубіць мяне, дзеўку красную“⁵⁾. „Грозен князь Ягорушка“ пад’ижджае да цесьцевага двара і „стукнець, гроннець ён кап’ем у вароты“ і патрабуе Аленушку⁶⁾.

Сказана даволі, каб бачыць, што ў беларускіх песнях (хаты подобныя мотывы агульны дзеля украінскіх і вялікаразійскіх вясельляў) адбіліся перажываныні таго больш раннянга ладу жыцця, калі ад мужчыны, уступішага ва ўзрост палаюое дасьпеласыці, патрабавалася, каб раней усяго ён быў ваяка, падобна таму, як гэта паказваюць і звычай іншых народаў⁷⁾.

Вельмі падрабязна песні спыняюцца на tym, як зьбіраецца жаніх здабываць сабе нявесту, як ён яе здабывае і іншае. Тут мы сустракаемся з перажыванынімі крадзяжу, умычкі жанчын. Усе народы, паколькі іх гісторыя і быт дасьледаваны навукай, перажывалі, а іншыя, менш разьвітыя перажываюць і цяпер такі момант у сваёй гісторыі, калі жанчына магла зрабіцца жонкаю мужчыны не іначай, як толькі будучы ўкрадзенай ім. Пры больш першбытным становішчы жанчын кралі адно ў другога варожыя плямёны, робячы пакрадзеных сваімі жонкамі — палонніцамі. Звычай браць жонку з другога, племя, роду (так званая экзогамія. С. Б.) укарэніваецца, робіцца

¹⁾ Шэйн. Материалы і г. д.. ч. II, р. 17, № 5.

²⁾ Ibidem, p. 56, № 84.

³⁾ Ibidem, p. 404, № 3.

⁴⁾ Ibidem, p. 405, № 5.

⁵⁾ Ibidem, p. 407, № 7.

⁶⁾ Ibidem, p. 411, № 12.

⁷⁾ Гл. арт. Ахрымовіча ў „Этнографическом обозрении“ 1892 г.

съвяшчэнным звычаем. Пляменьні, якія жылі ў згодзе паміж сабою, куплялі адно ў другога жонак, а варожыя—дабывалі сілаю. Звычай крадзяжу да таго ўкараніўся, што потым быў абстаўлен рэлігійнымі цэрэмоніямі (гэта відаць з абрадаў вясельля), зрабіўся, значыць, здабыткам рэлігіі і пачаў практикавацца нават у тых выпадках, калі наперад адбылася згода паміж жаніхом і бацькамі нявесты.

Для большага посьпеху ў прадпрыемстве—едуць ноччу. Жаніх пасылае наперад „салая“ даць вестку аб сабе цесьцю. У рачавістасці, ня з добрымі думкамі едзе жаніх з дружына да свайго будучага цесьця. У даным выпадку дружына фігуруе як „радня“, якая зьбіраецца дапамагчы сябру свайго роду ў задуманай справе.

Сонца і месяц зъяўляюцца спадарожнікамі жаніха. Яму прыходзіцца прайсці цяжкі шлях. Маці папярэджвае яго, каб ён падкаваў коніка „на чатыры нагі“. Ехаць „прыдзецца борамкарэннем, полем-краменем“.

Хоць дзяўчына даволі часта ведае, што жаніх, які едзе, яе „не жалуе“, гатова лепш утапіцца. А дружына з жаніхом выпіла „мяドочку і выезьдзіла, выкруціла ад маці дочку“. Цяпер яе зьбіраюцца весьці да сябе і зрабіць з ёю „што скочама“, зрабіць маладзіцу. Жаніх ня даў нявесце добра пажыць у башохны, ён зьняў вяночак, палажыў намётачку. Але ўведзеная з бацькаўскага хаты, ужо „ў даліне“, яна „яшчэ выглядае радніну“, як відаць, спадзяючыся на дапамогу. Але радня ня гоніцца, каб вызваліць дзяўчыну.

Калі песні гавораць аб „родзе, радніне“, то, вядома, уяўленыне іх аб гэтым родзе абмяжоўваецца разуменем усяе радні, сваякоў. Усе яны і складаюць род, радню, як разумее народ цяпер. Яснасці ўяўленіня і строгае абмяжованасці роду, як ён уяўляеца навукай, ня існуе. Але пададзеная злучнасць даных амаль што паказвае на тое, што мы тут маем справу з даўнейшым перажываннем радавога быту. Гэты здогад тым больш праўдападобны, што наогул большасць вясельных абрадаў, самая організацыя рытуалаў належыць, як відаць, якраз да гэтага перыоду чалавечага разьвіцця¹⁾.

¹⁾ М. Доўнар-Запольскі. Белорусская свадьба в культурно-рэлігиозных пережитках.

IV

Далейшая стадыя ў разьвіцьці далейшых абрадаў—купля-продаж дзяўчыны—адбіліся значна слабей у беларускіх народных песнінях. Цікава толькі адзначыць ролю брата ў продажы дзяўчыны. Вядома, што „брат“, г. зн. старэйши шафер-дружка (родны брат ці бліжэйшы сваяк) грае ў вясельным абраадзе значную ролю і ў жаніхе, і ў нявесты (у кожнага свой). Гэты „брат“ разам з сватам кіруе ўсім рытуалам. У абраадзе, які сымболізуе куплю-продаж маладое, „брат“ жаніха купляе яе ў яе „брата“.

Брацейка—татарын, ён прадаў „косаньку“ за „канчук“ (нагайку С. Б.), белы тварык за „шастак“, а родную сястру аддаў „так“, г. зн. дарам кажа песнь:

—Расплёў братка коску,
Ды размыў-жа мне съёзki,
Да па беламу лічыку,
Па чорнаму нагруднічу,—

кажа па адресу брата другая песнья.

Заслугоўвае ўвагі і тое, што ў Беларусі лірычныя песні прасякнуты варожасцю ў адносінах паміж братам і сястрой, і там брат зьяўляецца то галоўным віноўнікам няшчасця дзяўчыны, аддаўшы яе за нялюбімага, то ён мяшае сястры злу-чыща з мінульым¹⁾.

Ужо гаварылася, што поруч з астаткамі радавога быту ў беларускіх вясельных песнінях адбіліся мотывы сучаснага нам жыцця. Нашым песніям вядомы і такія мотывы, калі жаніх і нявеста адзін для другога былі „мілы“ і „міная“.

Нявеста напамінае жаніху: „не залецайся“ другою, „не забывайся“ дзеванькі. Але яму і забыць цяжка: куды ня пойдзе—яна ў яго „на уме“. За стол сядзе—„край яе“.

—Вазьму за ручку—цепленька,
К сэрцу прыгарну—міленька²⁾.

Яна ходзіць па ляску і „гукае“ жаніха: ня баўся, бо ўсё гатова для сустрэчы маладога. Яна выбягае сустракаць яго з „пукрам у паперы і з вінным яблычкам у кішэні“. Маладая просіць маладога прыехаць у нядзелю раненька. Але адказвае,

¹⁾ М. Доўнар-Запольскі. Женская доля в песнях пинчуков, стар. 122.

²⁾ Zienkiewicz. Op. cit.

што ў яе вароты скрыплювія, бацюхна сварлівы. „Я вароты падчашу, свайго бацюхну папрашу“—кажа маладая. Маладая дзяўчына няпраўду гаварыла: яна і замуж пашла, і жаніха палюбіла. Нявеста знаходзіць уцеху, падтрыманьне ў маладым. „Жаласьлівы“ бацюхна не дае яе супрощь ночкі, ды і праваднічка не дае, і дарожкі ня кажа, і сам з ёй ня ідзе. Дзе ёй, маладой, спаць: ці на вадзе, ці ў зялёным гаі, ці ў бацюхны ў каморы. Але яе ўцешвае малады:

—Ня журыся, мая Прысенька,
Ня будзеш начаваці на вадзе,
Ні ў зяленай дубраве,
Ні ў бацюхны у каморы,—
Тай будзеш начаваці
Да на цясовай краваці,
Да на пуховых падушках,
Да на шоўковых радюшках¹⁾.

Але нават, калі маладая ідзе да мілага, і ў такіх выпадках яна ня ведае, як прыме яе чужая сям'я. Тым цяжэй яе становішча сярод новае сям'і, калі яна папала туды, як палонная або, калі была куплена. Яна са смуткам, з цяжкім смуткам, часта з дакорам да сваіх, пакідае родную сям'ю і ўступае ў чужую. Мы разгледзім адносіны яе да свае і чужое сям'і. Ізноў такі і тут, як і сярод іншых мотываў, адблісці больш старыя рысы вясельнага быту поруч з сучаснымі. Нявеста то плача, прашчаючыся з хатнымі, шле ім дакоры за аддачу, прапой яе, то спакойна паспяшае да жаніха, зъбіраючы, як можна больш падарункаў, пасагу. Ужо, прыехаўши са шлюбу, яна ня слуга свайго бацькі,—яна належыць другому—сьвёкру, якога і павінна слухаць. „Дай, дзяўчына, бацюхну вады з дымнага калодзею, з крыніцы“, кажа песня:

—Ужо я табе, бацюхна, ня слуга.
Ужо мая вадзіца дарага²⁾.

Дзяўчына ўжо сквіталася з роднаю сям'ёю, а ёй цяжка разлучацца з ёю. Яна плача нават па хатніх рэчах, якія пакідае:

¹⁾ Ibidem, стар. 115.

²⁾ Ibidem, стар. 112.

— Да ня кур кудача, ня пер'ечка скача,
Маладая дзеванька па кроснах плача¹).

Але, вядома, жывыя людзі даражай рэчаў: маці—вельмі
блізкая дачцы, яна жахаеща ад думкі аб разлуцы:

— Мая матулька, мая родная,
Разлука мне з табою—²)

роспаччу кажа маладая пры думцы аб разлуцы з маткаю.
Адна песня робіць маствацкае параўнанье маладое, што праш-
чаецца з маткай, з бярозкаю і гайком. Гай бараніў бярозку
у ветру і дажджу, так і дачка ў маці цяжкае працы не рабіла,
толькі скокі вадзіла. Вось гэта песня:

— Схілілася бяроза
Цераз гору у даліну,
Схілілася Ганначка
Цераз скам'ю матачцы:
Дзякую табе, дуброванька,
За тваё гадаванейка!
Як я у цябе бывала,
Буйнага дажджу ня відала.

Схілілася Ганначка цераз скам'ю матачцы³).

Але так ці іначай маладая павінна стаць сябрам новае
сям'і; у гэтай сям'і яна з мужам зложыць частку, а потым,
быць можа, і сама зробіцца яе галавою. Дзеля гэтага ёй пры-
ходзіцца падумаць і аб сваім дастатку, аб tym, каб ні ад каго
ня было „даганы“ (дакору. С. Б.).

Выпраўляючы дачку, маці стараецца абдарыць, па звычай,
усю радню жаніха; маладой няма чаго клапаціцца аб tym, што
ня хопіць падарункаў: ёсьць маці—яна і дастане. Яшчэ больш
клапоціцца маці, каб наляжыць поўны „кубел“ сваёй дачцы.
Бацька, у сваю чаргу, дарыць дачцы „чорную карову“. Дачка
ня хоча ад яго „ні поля, ні загону, ні мяжы, ні разоры—да
хачу-ж я каровы, пуховыя падушкі, шоўковыя радзюшки“,
кажа песня.

Гэтак рыхтуецца маладая ў чужую сям'ю. Апошнія мо-
тывы ўжо дышуць сучасным парадкам. Што ж сустракае яна
у новай сям'і?

1) Ibidem, стар. 116.

2) Ibidem, стар. 118.

3) Ibidem, стар. 121.

У новай сям'і трэба дагаджаць сывёкру і сывякрусе. Сывёкра раяць ёй называць бацькам, для сывякрухі яна рыхтует падаркі.

Новая сям'я чакае працаўніка, на якога ўсякі гатоў ускінучы частку свае працы. Вось як будуць прыказваць ёй у новай сям'і:

—Уставай, нявестка, раненька
Ды бяжы па вадзіцу хуценька,
Ды памый ручэнькі беленъка.

У сывёкра «ўсюды роўненъка, мне гуляці нявольненъка». Чужая маці таксама чакала работніцу. Гэтая новая работніца—«у дым дымаваці, а ў полі—жыта жаці»:

—А ў дым—дымаваначку,
А ў полі—работыначку.

Ня весела малююць песні будучую сям'ю. „Куды цябе бацька аддае? пытае ў маладое песня: „Ці ў туркі, ці ў татары ці ў турэцкую зямлю ці ў вялікую сям'ю?” Вось як малюеца яе будучы стан у гэтай «турэцкай зямлі»:

—Там зямля крамяністая,
Там сям'я наравістая,
Твайго ходу перахаджывацьмудь,
Тваё дзела пералажываць муть¹⁾.

Гэтымі песнямі абмяжуемся аб лёсе маладое ў яе будучым доме.

Нам застаецца яшчэ разабрацца ў цэлым шэрагу песенъ, якія стаяць паасобку ад вышэйпаданых: гэта песні аб каравай; за імі ідуць песні, якія пяюцца аб вясельлі чырвонага сонейка з ясным месяцам.

V

Аднэй з галоўных прыналежнасцяў ўсякага вясельля зьяўляеца вясельны хлеб—каравай. Ужываныне яго ведаюць усе расійскія пляменыні. Каравай зьяўляецца, бязумоўна, прыналежнасцю і старасьвецкіх вясельляў; па крайній меры, успамінаныне караваю з рознымі прыкрасамі маецца ў апісаныні царскіх вясельляў XVI-XVII ст. У беларусаў пячэныне караваяў злучана з многімі абраадамі, якія носяць на сабе адбітак глубокага старасветчыны²⁾.

¹⁾ Ibidem, стар. 192.

²⁾ Е. Карскі. Белорусы. т. III, стар. 257.

Важнасьці, якую надаюць караваю, г. зн. прысутнасьць у ім боскай сілы, цалкам адпавядаета і апісаньню самога хлеба і эпітэтам, якія яму даюць. Яго „гіблюць“ (месяць. С. Б.) на скам'і „златымі пярсыёнкамі“. Эвычайны эпітэт караваю— „ясны“, другі— „дэйўны“. Яго мажуць „дровіным“ маслам (ад каровы, якая першы раз ацялілася. С. Б.), за якім бягуць „да новае клеці“ ці „да новага месца“.

Адна з песень дзе выдатнае апісаньне самога караваю:

— Каля аколышачку—шышкі,
Пасярэдзіне—усе зёрначкі,
Зъверху—сыр і масла,
У сярэдзіне—доля і шчасьце¹⁾.

Шышкі, аб якіх пяе песня,—гэта зоркі і розныя фігуры з цеста па краёх караваю. Робяць часьцей усяго птушак: абавязкова пеўня, перапела, потым краскі і іншае, так што нават няжывыя рэчы выказваюць сваё захапленьне, калі ўбачаць гэткі выдатны каравай:

— Лавы дрыгаюць,
Окна мігаюць,
Печка рагоча,
Бо караваю хоча²⁾.

Каб прыгатаваць каравай, трэба:

— Трыщца бочак пшанічнай муکі,
А тры бочки крынічнай вады,
Сорак коп маладых курэй яец,
І тры паскі дровічных³⁾ кароў масла⁴⁾.

Адным словам, калі каравай паставяць на стол, дык ножкі ў стала „пагнуцца, ды людзі караваю дзівяцца⁵⁾.

У песнях зусім азначана гаворыцца аб тых функцыях, якія прыпісваюцца караваю альбо тэй сіле, сымболем якое ён зьяўляецца. Разгляд гэтых песен не пакідае сумленія ў тым, што ў каравайным абраадзе мы маём астаткі так званага прыянічнага культу. Адна песня зварачаецца да караваю з просьб-

¹⁾ Булгакоўскі. Ор. cit., стар. 108.

²⁾ Ю. Крачкоўскі. Быт зап. русскага селянина, стар. 40.

³⁾ Утварылася яно графічнымі шляхамі, як відаць, з слова „ялавічных“.

⁴⁾ Шэйн. Материалы і г. д. I, II, стар. 368. № 2.

⁵⁾ Ibidem, ч. II, стар. 215.

бай аб абароне вясельля: „Элучы, божа, да мае дзеткі”¹⁾, а другая, якую пяноць, расчыняючи каравай, робіць яшчэ больш зразумелы намёк:

—Няхай мой кося (коњ) па расе паскача,
Няхай маладая Аўдоцца па касе паплача²⁾.

Значэнне караваю харктарызуеща цэлым шэрагам песьень фальлічнага зъместу, якія складаюць абавязковую частку толькі гэтага абрадавага хлеба, якая прыдаецца яму ў некаторых мясцовасцях³⁾. Сувязь караваю з расыліннасцю, і асабліва з хлебам, таксама маецца, ёю адзначаюць уплыў карааваю на пладавітасць жанчын. „Да ліку сымболяў сонечнага бога трэба аднесці і хлеб”⁴⁾, які адбівае ў сабе веру ў западняючу силу.

VI

У беларускай народнай поэзіі, асабліва вясельнай, мы сустракаем значныя астаткі паважання месяца і сонца, прычым першы—нязъменна мужчынскага роду, а другое—жаночага. Поруч з гэтым, маладая часам называецца „зоранькай”, параўноўваеца з ёю, так што нашы песні пяноць аб вясельлі месяца з сонейкам альбо месяца з зоранькай.

У песні, у якой вясельная дружына напамінае, што пара маладой ехаць да жаніха, што маладая павінна прасіць благаслаўлення ў бацькоў, суседзяў і—

—У яснага сонца,
У широкага месяца,
У дробных зорак⁵⁾.

¹⁾ Ibidem, стар. 241.

²⁾ Ibidem, стар. 215.

³⁾ Каравай часам важыць 20 і болей кілограм. На ім запякаюць такі маючак: стаіць маладая па калена ў караваі і праваю рукою трymае паднімуючу ўверх спадніцу. Жаніх стаіць гэтакім-жа чынам насупроць маладой і ў правай руце трymае рэпу. Кругом малюнкі жывёл: кнораз вярхом на съянінні, певень на курыцы і г. д. Наўкол гэтых фігур—сонца, месяца і зоракі. Выняўшы каравай з печы, у яго ўтыкаюць дзэравінныя вілы ў аршын величынёю і пакрываюць яго посыплюю. Апрача таго, тут-же пякуць разам з караваем паасобныя пірагі цыліндрычнай формы (Ibidem, стар. 379, Лашанская вол.).

⁴⁾ А. А. Патабня. О некоторых символах в славянской народной поэзии, стар. 38.

⁵⁾ Шэйн. Материалы і г. д., ч. II, стар. 145.

Гэтая вынятка цікава паказаньнем, што сонца, месяц і зоркі заклікаюцца благаславіць маладую, як боствы-абаронцы вясельля. Але мала таго, месяц раўняецца з мужчынскай дзейнічаючай асобай. Месяц—бацька маладой, яна:

—У бачохны ў каморы,
Як у месяца у коле¹⁾.

Гэтыя параваныні важны ў тым напрамку, што тут ясна паказваецца, што месяц прызначаўся за мужчынскі пачатак. Асаблівую цікавасць мае сапастаўленне месяца з жаніхом. Шапка жаніха—„як зорачка ясна“. Маці прыбірала сына:

—Месяцам падперазала,
І зоркай засцягнула²⁾.

Месяц—сам жаніх. Гэта параваныне ўпарты падтрымліваецца:

—Ішоў месяц да зоркі,
Ішоў малойчык да дзеўкі³⁾.

Такім чынам, параваныня месяца з жаніхом адмаўляць нельга.

Цікавы таксама мотыў—гэта вясельле месяца з сонцам, якое завецца часам чырвонай дзяўчынай, альбо вясельле месяца з зоркай. Месячык, падобна жаніху, павінен купіць сабе маладую. Але часцей ён, як удалы хлапец, здабывае сабе дзяўчыну. Ён не бацца цесьця і папярэджвае яго аб сваім нападзе:

—Месячык навокала неба ходзіць,
Малады Антоська з Ганнаю за стол заходзіць:
Лісты пісаці ды да цесьця слаці.
Будзь сабе, цесьцю, да не пагняvi,
Я ў цябе буду, з тысячу люду,
Да паміж таго люду я сам буду
Не дзеля абеду, не дзеля съндання,
Але к сваёй Ганначцы на заручэнье⁴⁾.

¹⁾ Zienkiewicz. Op. cit, стар. 80.

²⁾ Ibidem, стар. 86.

³⁾ R. Bykowski. Pieśni obrzędowe ludu ruskiego z okolic Pińska, bo II t. „Zbiory wiadomości do antropol. krajowej”. Kraków, стар. II, № 2.

⁴⁾ Запісана М. Доўнарам-Запольскім. Исследование и статьи, т. I, стар. 349.

Жаніх уяжджае са сваёю нявестаю ў хату падобна таму, як месяц „узводзіць зораньку“:

—А ўзышоў месячык над ізбою,
А ўзвеў зораньку за сабою,
Тут табе, зоранька, съвету ждаць.
А ўзъехаў Іванька к татку на двор,
А ўзвеў Мар'ечку за сабой,
Тут табе, Мар'ечка, век векаваць¹).

У гэтай песні плецца аб вясельлі месяца з дачкою—зоранькай. Яна плецца ў пачатку вясельля, г. зн. уласнага вясельля, і зьяўліеца зваротам да месяца і зоранькі. У гэтай песні зорка раўняецца з маладою.

Твар маладое—сонца. У іншым месцы нявеста робіцца падобнай сонцу, так:

—Паглядзі, матунька, у ваконца:
Ужо тваё дзіцятка, як сонца²).

Тоесамасьць маладое і сонца зрабіла ўплыў на сувязь яе з „золатам“, якое часта замяняе ў песнях сонца. Золата „зазывінела ў шкатулцы“, калі маладая заплакала, яна мяце сені „залатую мятлою“³); прыехаўши са шлюбу, нявеста „рассыпае золата“⁴); вельмі часта яна раўняецца з „златым кубкам“⁵).

Каб растлумачыць сабе паходжаньне падобнага веравання, трэба звярнуць увагу на тое, што ўсякая першабытная рэлігія мае ў сваёй аснове абагатварэнне вытворчай сілы прыроды, якая пакарыла першую съядомасьць нашага продка і прымусіла яго пакланіцца сабе. Пакланеніне гэта выявілася ў масе розных праяў: у пачытаныні расцілінасці, вады, агню, жывёл, якія ўвасоблены ў паасобныя боствы, альбо ў непасрэдным пакланеніні. Але і розныя прадметы на зямлі, як жывёлы, змена часоў году і г. д., лічыліся беларусам таксама праявамі вытворчай сілы прыроды. Каб растлумачыць сабе паходжаньне ўсяго, ён браў аналагію ўласнага жыцця і вакольных жывёл, як людзі і жывёлы ад зносін самца і самкі

¹⁾ Раманаў. Ор. cit., I, стар. 358.

²⁾ Zienkiewicz. Op. cit., стар. 54.

³⁾ Ibidem, стар. 60.

⁴⁾ Булгакоўскі. Ор. cit., стар. 98, № 7.

⁵⁾ Zienkiewicz. Op. cit., стар. 50.

маюць патомства, так і вышэйшыя істоты—месяц і сонца, неба і зямля—робяць вясельлі паміж сабою, робяць усе прыгожыя рэчы ў гэтым съвеце.

Гэтым і тлумачыцца адбітак у беларускай вясельнай поэзіі мотываў аб месяцы—жаніху і сонцы—маладой. Сярод усіх гэтых перажыткаў пачытаньне гэта вывелася ў пакланенъне хлебу, у песьнях аб вясельлі месяца і сонца.

* * *

Гэтыя невялічкія малюнкі, выхвачаныя проста з жыцця, адбіваюць тую шматлікавую рознастайнасць беларускага быту, які мы бачым і зараз, але, вядома, не ў такіх формах.

Гэта—бытавыя рысы. Але вясельны рытуал уяўляў, разам з тым, і рэлігійны акт. Земляроб выконвае абраады, якімі ён хоча зьміласцівіць боствы, якія дапамагаюць урадлівасці ў сям'і, у хлебе, у жывёлах і г. д. Ён цесна звязан з душамі продкаў і выконвае абраады ў іх гонар. Маладыя з абраадамі і песьнямі абводзяцца наўкол стала, пакланяюцца печы, хатняму ачагу. У гэтых абраадах адбілася пачытаньне продкаў. Маладую саджаюць на пасад, г. зн. на дэяжу, якая пакрыта кажуҳом шэрсьцю ўверх: гэтым хочуць выпрасіць ад бога ба-гацьца і ўраджайнасці (у народным уяўленыні калматы—багаты, пладародны. С. Б.). Няма чаго і казаць, што каравайны абраад уяўляе сабою съяшчэннадзеянъне аграрнаму боству; каравай ёсьць увасабленъне самога бога, якому пакланяюцца і якога хочуць задобрыйць.

Д. Васілеўскі

Пясьнір вясковага адраджэння

(Аб творчасці Крапівы)

Мой съпей—ня съпей, а крык,
Але ў тон
Пад камэртон
Жыцьця

Мой зык. (Асьцё. „Я не пясьнір“).

Поэтычная дзейнасць Крапівы часамі вызывае спрэчкі. Выход з друку кожнай новай кнігі Крапівы вызывае розныя ацэнкі яго творчасці. З прывычнай для нас патрабай даваць тыя ці іншыя клясыфікацыі—наши крытыкі то раўналі Крапіву з Дзям'янам Бедным, то палахліва ставілі пытаныні аб ідэолёгічным напрамку яго творчасці. Большаясьць з іх сходзіцца на tym, што Крапіва—сялянскі пясьнір, што ён усімі сваімі каранямі ўзрос на вясковай глебе. Некаторыя крытыкі лічаць Крапіву ідэолёгам сялянства. Кожная такая ацэнка не ахоплівае ўсебакова творчасць Крапівы і толькі адзначае туго ці іншую рыску яго поэтычнага ablіча.

Крапіва—параджэнне Кастрычніка на вёсцы. Кастрычнікавая рэволюцыя вызваліла сялянства ад векавога прыгнечанья, сьпіхнула ў вір усіх прыгнятацеляў вёскі, узбурыла вёску да самага соцыяльнага дна і ў полымі грамадзянскай вайны запаліла ўсю шуму мінулага жыцьця. Гэтая вясковая шума і зараз гарыць, тлее, адバルваецца ў нябыцьцё і вядзе змаганье з усім здаровым, новым, якое ўзнімаецца з-пад попелу, імкнецца, съледам за комуністычнай партыяй, адрадзіць вёску, пабудаваць новы быт бяз прыгнечанья, без прыгнятацеля. Вёска распластоўваецца, паступова ўсъведамляе сваю клясавую натуру і вядзе змаганье са спадчынай цемры. Пласт насельніцтва, які, пад кіраўніцтвам компартыі, змагаўся з панамі і ахоўваў рубяжы працоўнай дзяржавы, зараз звярнуўся да мірнай працы і, прасякнуты новым съветапаглядам, вядзе далейшае змаганье.

з мінулым ладам вёскі і з тымі спадкамі мінулага, якія да-
сьюль яшчэ хаваюцца ў старым быце. На падмогу гэтым зма-
г'аром падрастае маладняк-комсамол, выхавалася жанчына-дэ-
легатка. Змаганье ідзе праз увесь час—і вось песьніром
гэтых змагароў з вясковай цемрай і зьяўляецца Крапіва:

Быў на вёсцы я сягоныя.

Ой, дык што-ж там робіцца—

Ну, павердце, ў самагоне

Скора вёска ўтопіцца. (Крапіва, 25 стар.).

Самагонная брага залівае вёскі ды мястэчкі; неабходны
меры, каб выратаваць вёску ад патаплення. Вёска—цёмы
куток сучаснасці. Неабходны меры асьветы, змаганье з астат-
камі мінулага, і ў вершы „У цёмным кутку“ Крапіва кліча:

У вёсцы цемра,

Вёска дрэмле,

Сеўши на загон.

Ёй кіруе,

Ў ёй пануе

Поп да самагон. (Кр. 65 стр.).

Карэньні мінулага яшчэ моцны ў быце вёскі, адным рэ-
волюцыйным запалам іх ня зьнішчыш да канца, іх трэба паз-
бавіць павагі сярод вясковага люду, вышкаліць,—і самая лепшая
для гэтага зброя—сатыра. А Крапіва мастацкі арудуе гэтай
зброяй. Перад чытачом адзін за другім праходзяць постасці
вясковых злыдняў. Для збавенія ад іх трэба пролетарская
мятла, і поэта ўспамінае:

Дзе наша мятла?

Трэба меры—

Шырай дэ́веры.

Больш сюды съятла.

Тут ад бруду

Трэба ўсюды

Выпратадзь куткі,

Каб начніцы,

Каб макрыцы

Здохлі й павукі. (Ibidem, 65 стар.).

Мятла жартаў—злых жартаў—добра праходзяць па ўсіх
„начніцах і макрыцах“ вёскі. У сваім імкненіі да лепшага
аду, у сваім узважваньні вясковага здабытку, вясковага жыцця

актывісты перш за ўсё ўпіраецца ў падлегасць уплывам мінулага быту вёскі, сваіх блізкіх: бацькоў, жонкі. Вясковыя жанчыны, якія менш выходзілі за межы сваіх аколіц, менш разъбіраюцца ў сучасным жыцці, больш жывуць па „старынцы“, і джгала сатыры Крапівы, съмехі вясковага актывістага перш за ўсё спыняюцца на асобе жанчыны, якая дасюль яшчэ знаходзіцца пад уплывам вясковых „павукоў“—папоў з іх глумам.

Першы зборнік вершаў Крапівы „Асьцё“ дае „цёткам навуку“:

Вось пакута, дык пакута.

Стогне, енчыць цётка Ўліта.

Адпасыціўшы шчыра сем тыдняў, цётка Ўліта на вялікдзень так наелася, што „пакуль мужык прывёў шаптуху, дык Ўліта ўжо бяз духу“. (Асьцё, 7 стар.).

А вось верш „Дзьве кумы“. Звычайнае спатканьне дзявюю вясковых жанчын і паміж іх гутаркі:

Адказвае кума куме,

—Канчына съвету, кажуць, блізка;

Вось кажуць (чула-ж можа й ты),

Радзіла чорта комуністка,

Ёсьць рогі, хвост і капыты...

Такія плёткі ў 1923 г. хадзілі па вёсках, пужалі даверлівых сялянак і гналі іх у лапы папоў. Цяжка было асіліць простаму разуменiuю вяскоўца акружаючае жыццё. Сялянкі маліліся:

Пашлі ў царкву маліцца богу,—

Taўкуцца лбамі аб падлогу,

Аж лоб трашчыць—лупцуюць цёткі,

Баяцца згінуць без пары,

А доўгагрывы ў аутары

Майструе новыя ўжо плёткі,—

Знашоў кудлаты заработка...

Ад папоў не адставалі і іншыя плеткары, і вёска пужліва прыслухоўвалася да того, аб чым кругом гаварылі. Вось у вершы „Плеткары“ акрэсьліваецца постаць такіх вясковых плеткароў:

Знае ён усё на съвеце,

Вестак больш, як у газэце,—

Чуў—ня чуў, а навіну

Скажа вам, ды не адну;

Што і чуў, дык пераверне,
 І пашла пісаць губэрня—
 Бо даўгі яго язык
 К супачынку ня прывык.

Цёмная, прастакаватая вёска жыла чуткамі і плёткамі, якія пушчалі варожыя новаму ладу элемэнты па злосці, ці праста распаўсюджваліся баўтлівымі асобамі з вясковага жыхарства. „Даўгія языкі” маюць ня толькі вясковыя жанчыны, а й мужчыны не адстаюць ад жанчын ні ў сварцы, ні ў плётках. Дробнабуржуазная натура сялянства так пабудавана, што ладу на вёсцы, здаецца, ніколі няма; у часы працы мужчыны таксама грызуцца, як і жанчыны. Вось перад намі малюнак вясковага жыцця—„Дзяльба сенакосу” (Крапіва, 95 стар.):

Аж дрыжыць сяло ад крыку—
 Гэта дзеляць сенакос.
 З кулакамі лезуць к носу,
 Што ні слова, дык і „маць”—
 Ўжо ня трэба й сенакосу,
 Дай парэбрыну зламаць.

Другі малюнак жаночае працы—„У сушні”. Тут Крапіва ў сваім разъмеры вершу перадае тэмп працы, і цяжкая праца—мяць лён—робіцца нейкай важнай і прыемнай. Але самы малюнак вясковага быту, харектару жанчын цяжкі:

За паклонамі б'юць церніцы паклон,
 За ручайкаю ручайку грызуць лён,
 А з-пад церніцы кастрыца так, як сънег—
 Трэплюць бабы языкамі дык аж съмех,
 Перабралі ўжо ўсю вёску дзесяць раз...
 Так у сушні ў нас вядзеща век вяком—
 Там найболей бабы трэплюць языком
 І пакуль натрэ дзесятак які льну,
 Дык абрэша дзесяць раз адна адну (Іб., 118).

Сваркі—звычайная праява цемры беларускага жыцця.

Верш „Год” Сыцяпана Лайдака абмалёўвае лёс слабавольнага селяніна-беларуса, падпаўшага пад уладу старых звычак к самагону. Гэты „клясавы вораг” цягнецца за селянінам ад калыскі да магілкі. Нават, калі вёска весяліцца, то і ў гэтym вясельльі няма нічога радаснага. Вось малюнак вясковага „ігрышча”:

А людзей дык поўна хата,—
Так, як дэ́веры зачыніць.
У яе, бач, грышча сёньня,
Дык зышлася вёска ўся...

Але вясельле зусім не вясёлае, і школа зусім дрэнная:

Гоман, крык стаіць вялікі,
Съмех дэ́яўчат і дэ́яцюкоў,
Падчас лаянка і дзікі
Град адборных мацюкоў.

Што можа быць добрага ад такіх забаў? І Крапіва звярачае ўвагу чытача на агульнабеларускі недахоп—адсутнасць лазыні:

Беларусь па вушы гразыне,
Але ў вёсках Беларусі
Днём з агнём ніводнай лазыні
Не знашоў-бы нават, мусіць,
Ад Барысава да Слуцку.

У гразі мруць дзеци, „то пладзі, то кладзі“, і вёска пачышаецца што „бог узяў“. Гэтаму мору памагаюць і знахары, якія лечаць так, што:

Выпіў Янка й фур за браму
Зразу к праайду Аўраму,
У нябеснае ён царства
Надта добрае лякарства...

Папы таксама стараюцца скарыстаць вясковую цемру і пажывіцца з цёмнага селяніна. Такім чынам, вёска ў апісаныні Крапівы выглядзе надта сумна. У старой вёсцы не знаходаіцца ніводнага съветлага кутка, усюды цемра, усюды нейкая рассыпчатасць; пабудаваная на ўласнасці ідэолёгія вяскоўца дае сябе адчуваць: ні цвёрдасці, ні дружнасці. Такія сумныя малюнкі старога вясковага быту съведчаць аб tym, што Крапіва ўзважвае жыцьцё гэтай вёсکі не на вясковым бязъмене, а ў рыскай дзесяцічнай важніцы—пролетарскай ідэолёгіі, і, такім чынам, ніяк ня можна лічыць Крапіву за ідэолёга сялянства і вёсکі агульна. У старой вёсцы ён не знаходаіць нічога съветлага і паказвае, што на шляху старога яе быту няма збавенія. І прасякнутая марксыцкай ідэолёгіяй частка новай вёсکі набывае сталёвую ўпартасць, трываласць моноліту. У вершах

Крапівы пакуль што паказана толькі першая паласа жыцьця новай вёскі. Такія вершы, як „Ціт заводзіць новы быт“, „Ты ня лайся, дэядзя, пры Савецкай ўладзе“, паказваюць першыя расткі новай вёскі, а верш „Рагуліна прамова да свайго гаспадара“—першую вясну новае гаспадаркі. І ў съпяваныні вясны беларускай вёскі—комсамолу, сялянскага актыву—галоўная сіла Крапівы. Яго апавяданыні паказваюць ажыцьцёўленасць вясковай вясны:

„Чырвоная вясна павяла рашучы наступ. Белая зіма здае свае позыцыі на ўсім фронце, толькі дзе-ні-дзе, у самых глухіх закутках, замацаваліся яе белыя атрады, але й тыя, бачачы нямінучую сваю пагібель, праліваюць раўчакі сълёз“.

(Апавяданыні „Вясна“).

Вясковая моладзь у комсамоле набывае гарг, сталёвую ўпартасць барацьбіта, а сілы багата,—нястражаныя, сьвежыя, якія дагэтуль танулі ў балоце самагону, зараз зварачваюцца на барацьбу з вясковай цемрай. І вершы Крапівы аб комсамоле—яго лепшыя вершы. Вось хоць-бы: „Комсамольскія часушки“:

Нас ня любяць, нас баяцца
 Поп кудлаты і кулак,
 Бо рашыў за працу ўзяцца
 Комсамольскі маладняк...
 Пройдзем мы з чырвоным съягам
 Па ўсім съвеце з краю ў край—
 Або мёртвымі палягам,
 Або ўсюды зробім рай.

Паўната сіл выклікае імкненіне адразу зьнішчыць усе спадкі мінулага. Вясковы комсамол гатоў забрацца на неба. („Дабяромся і да неба“), каб і адтуль скінуць усё дрэннае, што дагэтуль прыгнітала вёску, і ўжо прыгнітацелі праліваюць „раўчакі сълёз“. Вось хоць-бы такі малюнак:

У аўтары поп сядзіць—
 Сълёзы коцяцца;
 У царкву людзям хадзіць
 Больш ня хочацца.

Прасякнутая духам барацьбы маладая вёска, вясковы актыў, набывае такую моц, ад якой разълятаюцца векавыя прыгнітацелі, як павуціна. Гэтую магутнасць новай вёскі ў

першаю чаргу добра адведалі паны, у якіх „ад пачосткі ны юць косткі“:

Папужаліся паны,
Заблішчэлі пяткі,
Паскідалі жупаны,
Пагублялі гаткі.

Павольна вёска выходзіць на новую съцежку гаспада-
рання, вызвалеца ад звычайных забабонаў і на ўэмациённым
дабрабыце ўжо імкненца да пролетарскай культуры.

З боку мастацкага, творчасці Крапівы вызначаеца надзвычайнай яскравасцю. Вёска, як жывая, паўстае з яго вер-
шаў і апавяданьняў. У яго апавяданьнях вясковыя вобразы паўстаюць, як вылітыя, з нейкай скульптурнай чоткасцю.
Два-тры слова—і вобраз гатоў. Вось ходзьбы ўзяць апавяданье „На пасёлкі“. Фігура ўдавы Сталаўыхі: „Зачырване-
шыся, растроуханая, наперад праціснулася ўдава Сталаўыха.
Старшыня, братка, саколік, даражэнкі. Не пайду я на гэтых
пасёлкі. Забі, зарэж, застрэль, дык усё роўна не пайду“. Вось
фігура вясковага гарманістага з вершу „Грышча“:

Съцёпка ціскае гармонік,
Той пішчыць, як парася.

Вясковы чытач праста бачыць перад сабой гэтага Съцёпку,
здаецца, чуеш піск гармоніка. Або ўзяць вясковага папа з апа-
вяданья „Споведзь“. Жывая фігура.

Жыцьцё гораду, шпаркае, працоўнае, пакуль што слаба
адбілася ў творах Крапівы. Да гэтага часу ён пераважна пра-
даваў на вёсцы і па якасці свайго таленту ён зварачвае
увагу толькі на нясуразныя бакі гэтай працы, якія падлягаюць
сатыры. Гэта зусім ня можа съведчыць аб tym, што ён ня
любіць гораду ці ня ведае яго вялікай працы па пабудове
новага жыцьця. Пакуль што ў жыцьці гораду абстрыканы Кра-
півой піўныя, трэк і менскі сквер. Не-пролетарская частка го-
раду толькі і дала матэрыял для яго сатыры. Апошніе вы-
данье твораў Крапівы, яго „Біблія“, съведчыць аб разгортванні
яго таленту. Уплыў „Маладняка“ надта карысна адбіўся на
поэтычнай постасці Крапівы. Без „Маладняка“ маладая вёска
зусім-бы ня ведала свайго больш чытаемага пісьменьніка.

Многа спрэчак вядзеца ад месцы Крапівы ў беларускай
літаратуре. Часам яго раўняюць з расійскімі пісьменьнікамі.

але здольнасці Крапівы ня могуць раўняцца з пісьменнікамі сучаснага РСФСР. У Крапівы ёсьць сваё, уласцівае, якое троху раўняе яго з пісьменнікамі эпохі адраджэння Эўропы. На лідо ўсе задаткі ў Крапівы, каб стаць беларускім Бокачью. З Бокачью радніць Крапіву ня толькі аблюбованасць „сълізкіх сюжэтаў“, меткасць моцнага народнага слоўца, якое часам называе рэч сваімі йменамі, вышкельваньне папоў і съвятых. Новая кляса вышла да дыктатуры. Яна выказвае свае думкі за думкі працоўнага ўсяго народу, і неабходна разъвеяць павагу і веру ў съвятасць таго, на чым трymаўся скінуты лад. У эпоху адраджэння XVI веку гэта рабілі гуманістыя, у наших умовах такую працу праводзіць „Маладняк“.

Але каб стаць беларускім Бокачью, Крапіве трэба працаваць над сабой доўга, упарты. Некаторыя вершы яго „Біблій“ носяць съяды съпешнай працы, ня вытрыманы па форме. Прабіаеща часамі не дасканалая акрэсленасць і з боку ідэолёгічнага, а бчым ужо ня раз пісалася ў газетах. Але моцная жыццёвая школа здолее паставіць Крапіву на належнае месца беларускай літаратуры.

„Біблія“ Крапівы самая цікавая кнішка з антырэлігійных выданняў на беларускай мове. Струхнелая і збуцьвелая съвятасць у руках Крапівы падымаетакі слуп пылу і паказвае такія новыя факты, што чытачу застаецца толькі рагатаць і дзівавацца, як да гэтага часу людзі ня бачылі ўсёй бязглувідзіцы съвяшчэннага пісаньня. Вядомы ўсім з маленства падзеі кнігі „Быція“ ўстаюць у беларускай вопратцы, так запэцкаўшыся, што з іх ня можна не съмяяцца. У кожным разьдзеле „Біблій“ пасъля вялікага рогату над вясёлымі съвятымі, пясьнір ставіць некалькі пытанняў для разважаньня чытача. І гэтыя пытаныні крок за крокам разъбіваюць съвяшчэннае пісаныне. Так, расказаўшы слоў пару пра Іуду і Фамару, Крапіва вазначае:

Вось я кончыў аб Іудзе,
А цяпер вы, калі ласка,
Паглядзеце самі людзі,
Што нам кажа гэта казка
І што ё ў пляткарстве tym,
Каб лічылі мы съвятым.

Крок за крокам Крапіва прымушае свайго чытача паслушаць казкі або падзеях съвятых праатцаў. І ў яго гутарцы гэтыя

праатцы набываюць нейкае знаёмае ablічча гэрою першапачатковага накаплення. Патрыярх Якаў надта добра паходзіць на вясковага кулака і папа, які ўвесь час толькі дбае аб тым, як засунуць у сваю кішэню тое, што з крайку ляжыць. І ногул, усе патрыярхі і сам Элогім сталі падобны на вядомыя ўжо раней тыпы вясковых эксплётатарап. У гэтых мясцовыадзеныні съвятыя робяцца больш знаёмыі і съмешнымі.

Кнігапіс

Цішка Гартны. „Сокі цаліны“.
Рoman у трох квадрах. II. „На
пераібіе“. Беларускае Дзяржаў-
нае Выдавецтва. Менск, 1926 г.
Стар. 328. Цана 2 р.

„Сокі цаліны“—пакуль што першы і адзіны ў беларускай літаратуры roman. Разьлічан ён, як відаць па першых дэйююх квадрах, на аркушаў 50—60 і задурман шырока. Гэта цэлая эпоха. Таму і нельга чакаць ад кароткага агляду, ды пры tym агляду незакончанага romanu, поўнасці і дакладнасці. Можна толькі констатаваць факты.

Аб першай частцы romanu „Бацькава воля“ пісьменнік Гарэцкі М. у сваёй працы „Гісторыя беларускай літаратуры“ (выд. 3-я) адазваўся так: „Roman хоць і заняў ужо паўтараста вялікіх старонах дробнага друку, яшчэ толькі-толькі ўвёў нас у самы вузел падзеяй...“ Тоё самае можна сказаць і аб другой квадры, бо і ў ёй падзеі ўсё яшчэ, бы тая нітка, намотваюцца на клубок. Да размотванья яшчэ далёка. Перад чытачом толькі пачынае абмалёўвацца галоўны дзеяч romanu—рабочая кляса. А яна ўжо тут адваявала сабе месца ад Сілцоў. Калі першая частка цалком сілцоўская, то другая распалася на сілцоўскую і гарадзкую (заводскую). У ёй ужо зьяўляюцца адна за адной, а хутчэй раптам,

фігуры барацьбітоў рэволюцыі, усе гэтыя Міхасі Камары, Артуры, Мурмелі ды Натальлі з іх съядомасцю „мы паперш усяго таварышы“. Праўда, для Сілцоў вузел у мотыве Рыгор—Зося ўжо завязаўся. Зося не пайшла супроць „бацькавай волі“ і трапіла за Васіля. Але што з гэтага будзе ў III квадры, калі вёска будзе рушыць у новы век, яшчэ невядома. Да таго-ж цэнтр romanu не ў канані і ня ў побыце, а ў рэволюцыйнай барацьбе. Яна—толькі пачалася з II квадры (арышты сярод сілцоўскай організацыі, забастоўка ў Рызе, ды арышты рыскага актыву).

Рыгор (Зося—Ганна—Наталля)—гэта пакуль што, ды мабыць ужо і да канца, уток і аснова romanu, а больш правільна наўой яго, на які намотваюцца падзеі. Але герояў яшчэ ня відаць, хоць пісьменнік і группе ўсё каля Рыгора, высоўвае яго наперад. У другой квадры пачаў вызначацца завод з яго жывой сілай—рабочай клясай. Гэта яна і праца на заводзе давяла думку Рыгора Нязвічнага да съядомасці, што „толькі ў рашучым выступленні—перасыярога наглай заўзятасці ворага“. Героя—асобы ніяма, значыцца. Ніяма яшчэ і героя—колектыву: болей са слоў пісьменніка, чым з ходу здарэнняў

вызначаеца завод з яго сілай—адзіны лёгічны, пасъля вёскі, гэроі для роману, але нельга сказаць, каб вельмі яскравы. Стары ўрад пералавіў актыў у горадзе, намацаў яго ў Сілдох, зацягнуў пятлю навокал яго шыі. Яскравасці, барацьбы, віхуры натуральна трэба чакаць ад трэцяй (апошняй) квадры.

Што тычыцца апісаньня Сілдоў, то яно ўдалося пісьменніку лепей, чым апісаньне гораду. Сілцы—мястэчка. Але жыцьцё Сілдоў—жыцьцё кожнай беларускай вёскі. У гэтых іх тыповасці, ды сапраўды ў кожнай вёсцы, як у Сілдох, ёсьць свае Берагі, свае Прыдатныя, свае Стэпы, Сафроны, Бізуны ды Загоны. „Ёсьць такіх многа“. Есьць і дзеци: Васілі, Рыгоры, Сёмкі, Волькі ды Зосі. Доля Прыдатных ды Берагоў лепшай ня трэба: „каму-ж ня жыць, як ня ім: зямлі процьма, хлеба па горла, гроши не пералічыць... Кумаўство з начальствам, з папом. Другія на іх падрабляюць“. Доля другіх: „цярпець прывыклі ў сваім жыцьці да гэтага. Можна сказаць, што вывучыліся гэтаму. Працуй і цярпі...“ і „ні каліва палёгкі“. Ды нават гэтому мусіць радавацца, бо праз гэта можна „дастаци сабе патрэбны кавалачак хлеба“. Доля дзеци—доля іх бацькоў. Але гэта правильна толькі для дзеци Берагоў. Дзеци—ж Бізуной, Загонаў ды Стэпаў „спрабуюць пярэчыць няпраўдзе“. Іх на гэта благаслаўляюць бацькі: „няхай-жа дзеци за гэта бяруцца, у іх больш сілы і больш запалу...“

У романе перад чытаем праходзяць тыпы беларускіх дзеўчын і кабет. Зосі з яе адлагай і потым пакорай (уцёкі у прочкі да бацькоў—хутчэй за ўсё часовае зявішча), надзвычайна рэальны тып. Яна, адна яна з усіх асоб роману, калі пастаўіць побач з ёю Рыгора,—засланне яго. Рыгор побач з ёю шэршаньская асока. Зосі—жанчына і ня тургенеўская і не некрасаўская. Постаць яе дамалюецца, як відаць, посьле Каstrychnіка. Гэта і не Гарнова ў будучыне, а хутчэй „дзеўнай“—Шумава. Побач з ёю выводзіцца інтэлігентка—Ганна ды работніца—Наталя, і ўсе тры яны ўпленены ў адзін вузел з Рыгорам.

Роман дужа расцягнуты, як і само жыцьцё, затое вызначаеца эпічнасцю і падымае вагу беларускага мастацкага слова.

Б.

Летапіс беларускага друку.
Бібліографічны бюлетэнь беларускай кніжнай палаты пры беларускай дзяржаўнай і універсытэцкай бібліотэцы. Менск, № 1—6 за 1925 г., № 1-2 за 1926 г.

Шырокое разъвіцьцё беларускае літаратуры ў апошнія гады будаўніцтва беларускае дзяржаўнасці востра паставіла пытаньне аб выданыні бібліографічнай часопісі, якая реєстравала-б усе выданыні, выходзячыя на тэрыторыі нашае Рэспублікі.

Такая часопісі патрэбна як спэцыялістым, працујучым у тых ці іншых галінах навукі, так і наогул шырокім колам нашага савецкага чытача, бо ён дапама-

гае орыентаваща ў выходзячай літаратуры, паказвае дзе, што, якога зьместу і ў якой колькасці выдрукавана.

Вышашыя першыя дэльце кніжкі „Летапісу“ даюць прадстаўленыні аб літаратурных, на-вуковых, мастацкіх, грамадзянскіх, публіцыстычных плынях Савецкай Беларусі за мінулы 1925 г. і за першых чатыры месяцы бягучага году. Чамусьці частка выдання ў 34 назовы, вышашая ў 1925 г. ня зъмешчана ў „Летапісу“ за гэты год, а папалі ў „Летапіс“ за 1926 г. Ёсьць і недахопы: та��у вабедзьвіох кніжках „Летапісу“ адсутнічае, напр., праца С. Некрашевіча: „Да пытаньня аб укладаныні слоўніка жывой беларускай мовы“, выдадзеная ў Менску ў 1925 г.

Мінулы год даў нам наступныя лічбы: выдрукавана літаратуры на беларускай мове на ўсім абшары Сав. Беларусі—197 назоў, на расійскай мове—172 назовы, на гэбрэйскай мове—20 назоў і на польскай мове—13 назоў. Апрача адзначанага, выходзіла 38 часопісія (з іх 24—на расійскай мове, 11—на беларускай, 2—на гэбрэйскай і 1—на украінскай—для Украіны) і 27 газэт (з іх 12—на расійскай мове, 10—беларускіх, з іх большасць на беларускай і расійскай мовах, 3—на гэбрэйскай і 2—на польскай).

Першых чатыры месяцы бягучага году далі 101 выданье, з якіх на беларускай мове 56 назоў, на расійскай—40, на гэбрэйскай—3 і на польскай—2.

Паводлуг харектару выдадзенага большасць з'ямае попу-

лярныя кнігі і брошуры па грамадзянскіх і прыкладных науках і па прыгожаму пісьменству.

Наогул кажучы, бібліографія выдадзена старанна з заховай усіх бібліографічных правіл і законаў, крыху наблутана толькі ў паказчыках, якія маюць значную справачную ролю, бо пры іх прысутнасці лёгка знайсьці патрабнае. Так напр., у ваддзеле: „Быт. Фольклёр“, які носяць этнографічны харектар, знаходзім літаратуру па професіянальнаму руху; у ваддзеле „Мовазнаўства“—знаходзім апавяданы Тараса Гушчы і некаторыя школьнія падручнікі, якія маюць датычэння да гэтага аддзелу; у ваддзеле „Музыка, Ноты“—унесены вершы Александровіча, а музыка сапраўдная (напр., № 19, Аладаў) ня ўнесена; відаць некаторая пасьпешнасць пры выданні, так, напр. творы композытара М. Аладава чамусьці раскіданы па ўсёй кніжцы (гл. №№ 19, 32, 132), між тым як яны павінны быті ёсьці першымі нумарамі. Да і ў паказчыку М. Аладаў значыцца не аўтарам, сваіх уласных твораў, а толькі „сааўтарам“. Цікава, чаму дзяржаўная бібліотэка дала яму такое паніжэнне?

Адзначаныя недахопы зусім ня маюць мэты ўмалення значнасці і каштоўнасці новай беларускай часопісі—яны адзначаюцца выключна, як вынікі пасьпешнай працы асоб перагружаных службовымі абавязкамі.

Прывітаючы новае выданье дазваляем сабе выказаць наступныя пажаданыні:

1) уключачъ у „Летапіс“ беларускі замежны друк, каб выданьне, такім чынам, абхоплівала ўсе плыні беларускага друку, што вельмі важна для рознага роду дасьледчыкаў, 2) выдацъ съпіс беларускіх выданьняў да 1925 году, 3) пад назовамі часопісій давацъ іх зъмест альбо зъмест часопісій і газэт давацъ у канцы году ў асобным выпуску „Летапісу“.

Ал. Шлюбскі.

М. Нікановіч. Радасьць. Апавяданьні. Дзяржайнае Выдав. Бел. Менск, 1926 г. 57 старонак. Цана 25 к.

Зборнік апавяданьняў „Радасьць“ досьць орыгінальны. Чистая, простая вокладка адпавядае чистай радасьці ў зъмесце ад вельмі простых звычайных зъявішч новага жыцьця, новай шчасльвай эры, на шляху да сусветнай роўнасьці і брацтва. Гэта зборнік апавяданьняў, дзе зъмест пазбыўся тугі выключна, дзе жыватворчай крыніцай б'е радасьць, радасьць і радасьць. Ды не абы якая радасьць, а радасьць нястрымная. Радасьць вясновая у песьнях дзяўчыны, радасьць съяточна - першамайская, радасьць вёскі саламяна-лахудрай і наогул радасьць жыцьця ў новым здаровы姆 быту, які нарадзіўся ў маланках пяруновых з Вялікім Кастрычнікам.

Зборнік уключае ў сябе чатыры апавяданьні, з якіх першая троі амаль зусім бясфабульныя і зъяўляюцца малюнкамі кавалачкаў быту з невялічкімі прыгожымі малюнкамі прыроды і з выказваньнем шы-

рага вясёлага прагнення да працы. Гэта яскравыя малюнкі шчасльвых вясёльх хвілін жыцьця чалавека, і апавяданьні былі-б вельмі прыгожымі, каб у некаторых мясцох ня біла праз верх лішняя штучнасьць ды яшчэ з агітацыйным ухілам. Як прыклад, можна прывесці месца з апавяданьня „Песьня вясны“, дзе малады хлапец, прыбегшы вечарам пад полаг разложыстай ліпы, каб пабачыць ды прыгарнуць да сэрца любую дзяўчыну, зразу-ж пачынае агітаваць: „Выганем бога старога за дзвёры, чырвонаю хусткаю вымечем“.

Больш сталае, больш грунтоўнае і больш каштоўнае чацвертае апавяданьне — „Радасьць“. Апавяданье „Радасьць“ па сваёй агульнай композыцыі, па свайму сужэту, фабуле і па сваёй ідэолёгічнай вартасьці шмат каштоўней першых трох. Каштоўней яно ўжо затым, што там неяк больш натуральнасьці (і менш штучнасьці) у зъмесце і няма ніякіх шурпаватасцяў у адчувааньні.

Вельмі цікавая ў гэтым апавяданьні развязка, дзе ўжо і старая маці, хоць праз вялікі гвалт, згаджаецца з поглядам маладых. Ніколі чытач не спадзяеца і не чакае такой мірнай развязкі, калі бацька даведаецца, што яго дачка з жаніхом ня бралі шлюбу ў папа, а зъезьдзілі ў сельсавет, у дадатак-же аб'ехалі каля куста і вярнуліся назад. Здаецца, што кончыцца бурай, трагедыйай, а кончылася мірна з радасьцяй і шчасцем.

З формальнага боку можна сказаць наступнае: М. Нікановіч вельмі добра ўладае беларускаю

моваю, як пісменьнік, і пры тым яго мова вельмі прыгожая. У стылю-ж трэба адкрэсьліць плаўную гармонічнасць, а разам з тым і дынамічнасць з нейкім хваляваннем (пераход ад дынамікі і бурнасці да мяккай плаўнасці). Гэта, мабыць, настырманая радасць поэты гойдаецца на мэлёдышчных гуках перабору струн яго гусьляй. Яшчэ, як самая важная адзнака і характэрнасць стылю, гэта яго вобразнасць. Ні адна амаль думка не выказана простымі звычайнімі словамі людзкой гутаркі, а кругом мэтафоры, параўнанні і г. д. Большасць з іх вельмі ўдалыя, але ёсьць крыху і часта ўжываных, ужо зацягнаных, зусім няціканых.

Але гэтыя недахопы нязначныя, іх саўсім мала, і зборнік чытаецца з вялікай цікавасцю.

Я. Шчасны.

**„Наш Край“ № 4-5 (7-8), кра-
савік—травень 1926 г. Штотме-
сячинк Цэнтральнага Бюро Края-
знаўства пры Інстытуце Бела-
ружскай Культуры. Стар. 102. Ца-
на 70 к.**

Значэнне краязнаўчае спра-
вы ў савецкім будаўніцтве бы-
ло выразна адзначана ў пастано-
вах першага Ўсебеларускага
Краязнаўчага Зьезду,—што, по-
бач з вывучэннем фольклёру
ды гісторыі свайго раёну, на-
шыя краязнаўчыя таварысты
ды гурткі ўсё ў большай меры
займаюцца абсьледваннем пры-
родных вытворчых сіл свай-
го раёну, вывучэннем тэхнікі
сялянскага земляробства, мяс-
цовых промыслаў і наогул мяс-
цовой экономічнай сітуацыі.

Зьездам таксама было ад-
мечана, што краязнаўчы рух на
Беларусі ўсё больш і больш
захоплівае вялікія колы грамадзян. Ім цікавяцца ўсе, каму
дорага наша краіна, і на вывучэнне якой, на яе мінулае і
сучаснае, імі траціцца час.

Цяпер паглядзім, як адбываецца становішча гэтага руху ў часопісе „Наш Край“.

Па свайму зъместу часопісъ падзяляецца на гэткія аддзелы: 1) агульна-навуковы, 2) матэрыял з месц і 3) программы, анкеты і інструкцыі.

У першым аддзеле мы зна-
ходзім значныя дасягненіні ў
галіне навуковага дасьледвання
нашай бацькаўшчыны. Артыкул проф. В. Перэхода—
„Да характеристыкі сасновых
дрэвастанаў Бабруйшчыны“, дае
малюнак дасягненіні лесаэко-
номічнага габінету Беларускай
С.-Г. Акадэмії, якім было пра-
ведзена вывучэнне тыпаў сас-
новых лясоў з боку іх такса-
цыінасці. Значэнне лясоў ў
экономіцы нашае краіны—вялі-
зарнае.

Другі арт., як напр., і Со-
сіса—„Соціяльны і культурны
стан яўрэяў у Літве і Бе-
ларусі перад эпохай падзелаў
Польшчы“; у ім даецца карот-
кі, съціслы, пераважна экономічны
нарыс жыцця яўрэяў.

Яўрэі, якія з'явіліся на тэры-
торыю Літвы і Беларусі, займа-
ліся дробным гандлем у гара-
дох і мястэчках, там, дзе ім
былі адведзены асобныя вулі-
цы. Пачынаецца організацыя яўрэйскіх рамесніцкіх цэхаў,
адбываецца конкурэнцыя паміж
хрысьціянскімі рамесніцкімі цэ-

хамі; апошнія, праз магістрат перад каралеўскай уладай ў XVII ст., дабіваюцца зъмяншэння праў яўрэяў.

Даеща агляд дзейнасці яўрэйскіх арандатарап, якія вялі гуртовы гандаль з замежнымі дзяржавамі і гэтым паляпшалі дабрабыт шляхты.

Вельмі павярхояўна апісваеца ўнутраное жыцьцё яўрэйскіх кагалаў. Амаль што нічога не ўпамінаеца аб агульна-літоўскіх і акруговых—воадах.

Што тычыцца юрыдычнага жыцьця літоўска-беларускіх яўрэяў, то аўтар нават не ўпамінае аб такім факце, які быў ў 1507 годзе, калі Сігізмунд I падцвердзіў старыя прывілеі яўрэяў, якія былі нават занесены ў Літоўскі статут 1529 году.

Артыкулы М. Зьбіткоўскага „Аб зборы лекавых траў“, і О. Полянскай — „Беларускія жоўтазелі (Genista)“ гавораць аб тым, якую ў науковай і народнай мэдыцыне маюць каштоўнасць і карысць травы тыя, што растуць на беларускіх палёх, сенажацях, балотах і ў лясох.

У вадзеле „Матэрыялы з месц“ мы знаходзім досьць цікавыя артыкулы, як напр.: „Чырвона-Зорская паперня і яе праца“, „Буеўскае возера“, „Археолёгія павінны з'яўрнуць увагу“, „Каменные валы“, і М. Грамыка — „Па ўсходніх раёнах БССР“ і шмат інш. Назвы вышэйпамяняных артыкулаў даюць абразкі асобных рэчаў, якія раскіданы па Беларусі і якія чакаюць яшчэ свайго даследчыка.

У вапошнім аддзеле мы знаходзім гэткія інструкцыі, як „Інструкцыя для запаўнення анкеты аб хатніх рамёствах“, „Do ludności polskiej na Białorusi“ і інш., усе яны маюць вялікую каштоўнасць для гурткоў і асоб, якія займаюцца працай па краязнаўству.

Часопіс заканчваеца бібліографіяй па археолёгіі Магілеўшчыны.

Да недахопаў можна аднесці тэхнічныя нядайнасці; так, на стар. 14 часопісі чытаем: „у самым канцы VIII сталецца, пасля другога і трэцяга падзелу Польшчы“ (?); нам не вядома, аб якім падзелу Польшчы ідзе гутарка, можа аб гэтым падзеле вядома толькі аўтару і рэдакцыі, можа яны знашли новыя кропніцы, то трэба было зрабіць зноска дзе гэта ўзята. Тэхнічныя недагляды ёсьць і на стар. 16 і на другіх.

У наступных нумарох добра было б, каб былі даны артыкулы аб школьнім краязнаўстве, аб працы даследчых экспедыцый, якія праводзяліся ў працягу гэтага году сэкцыямі Інбелкульту, або дзейнасці дзяржаўных музеяў, даследчых станцыяў і інш.

Пажадана больш пашырыць бібліографію па краязнаўству і даваць водзівы аб выданнях, якія выпускаюць акруговыя краязнаўчыя таварысты, як, напр.: „Віцебшчына“, „Аршаншчына“ і інш., а таксама высьветляць дзейнасць і працу краязнаўчых замежных организаций.

Выданье штомесячніка з тэхнічнага боку—добрае.

С. Кожаны.

Хроніка

У „Маладняку“

* ЦБ „Маладняка“ паслала праз т-ва „Культурнай сувязі з заграніцай“ усе свае новыя выданьні па больш буйных гарадох Эўропы. У першую чаргу—пастацца 300 кніжак.

* З пачаткам новага навучальнага году распачне сваю дзейнасць студыя „Маладняка“ пры комвузе. Студыя, акрамя творчай працы, будзе займацца вывучэннем сучаснай беларускай літаратуры.

* Менская драматургічная сэкцыя „Маладняка“ за апошні час значна пашырыла сваю працу. У сэкцыі налічваецца 7 чалавек. Хутка маюць быць выданы першыя творы сэкцыі—комэдыі Рамановіча і Мышко.

* Магілёўская філія „Маладняка“ організавала літаратурную консультацыю для пачынаючых поэтаў і пісьменнікаў.

Консультацыя атрымлівае шмат цікавага матэрыялу з месца.

* Аршанская філія „Маладняка“ выдала чарговы 5 нумар сваёй часопісі „Аршанскі Маладняк“. У гэтым нумары зьмешчаны артыкул т. Чарвякова аб „Аршанская філія Маладняка“.

Мастацкія і культурныя весткі.

* У хуткім часе ў Менск зноў прыяджае ленінградская опера на чале з Дамаевым.

* Беларускае Да. Кіно заарападавала памяшканье „Дому Культуры“ пад новы рабочы кіно-тэатр „Пролетары“. Цяперашні кіно-тэатр „Пролетары“ распачне дэмонстраваць выключна замежныя фільмы і зъмяніе сваю назыву на „Мастацкі кіно-тэатр“.

* Загадчык беларускага аддэлу Нафкамасьветы РСФСР т. Лойка, які наведаўся ў Менск, падняў пытаньне перад Інбелкультам аб сумеснай організацыі катэдры беларускага ўніверситета пры Смаленскім Да. Унівэрсітэце.

* У Пятніцкай царкве ў г. Мазыры знайдзены два срэбныя зыліткі, падобныя па форме да кіеўскай грыўні, але цяжэйшыя ад першай.

Апроч таго, знайдзен пярсыцёнак срэбны з вяночкам, ручны вуніяцкі крыж, і інш. рэчы.

* У пачатку верасьня г.г. мае быць скліканы чарговы пленум ЦБК з удзелам прадстаўнікоў ад кожнага акруговага т-ва, Горацкага і Асіповіцкага раёнаў.

* У Слуцкай акрузе знайдзена біблія Міколы Радзівіла, якая надрукована ў Бярэсці ў 1563 г.

Біблія будзе перадана ў Беларускі Да. Музэй.

* Беларускі Дзяржаўны Тэатр адчыніе свой зімовы сэзон з 3-га кастрычніка.

Сэзон адчыніцца новай беларускай п'есай.

* У рэпэртуар БДТ сёлета першы раз уключаны наступныя дзіцячыя п'есы: „Вільгельм Тэль”, „Дон-Кіхот” і „Пугачонак”.

* Беларускае Дз. Кіно набывае ў Бэрліне партыю новай кіно-апаратуры. Для аформавання гэтай закупкі ў Бэрлін выїжджае загадчык Бел. Дз. Кіно т. Галкін.

* Па ініцыятыве ЦП саюзу прац. мастацтва ў Менску організуецца Т-ва Прыхільнікаў Савецкага Кіно. Асобныя ячэйкі Т-ва будуць утвораны пры заводах і фабриках.

* Сёлета, увесень, у Менску адчыненца кіно-студыя для асоб, жадаючых працаўца ў галіне кіно. Студыя будзе існаваць пры Белдзяржкіно.

* Для сялян, якія зьнімаюцца ў фільме „Грышка сывінапас”, Белдзяржкіно адчыніла ў Прылуках кіно-перасоўку. Апошняя дэмонструе кіно-навінкі.

* 18 жніўня вярнулася ў Менск з падарожжа трупа Галубка, якая прабыла ў дарозе 4 м-цы. Трупа побывала ў Барыскай, Магілеўскай, Аршанскаі, Барысаўскай, Віцебскай акругах і ў г. Гомлі. За час свайго працы вярнулася трупа 97 спектакляў і 14 концэртаў.

- Сваё заданьне трупа выканала на ўсе 100 проц.

* ЦВК БССР асыгнаваў сродкі на набыццё для ІБК бібліотэкі проф. Доўнар-Запольскага, якая складаецца з 15. тысячікніг.

* Нядайна ў Магілеве адчынілася аддзяленне Беларускага

Музэю Рэвалюцыі. У вадзеле сабраны розныя матэрыялы з рэвалюцыйнага жыцця Магілеўшчыны.

* Музычная Сэкцыя Інстытуту Беларускай Культуры, па згодзе з галоўнай Управай Палітасветы, прыступіла да організацыі беларускага студынага хору. У будучыне гэты хор мае быць рэорганізаваны ў дзяржаўную капэлю накшталт Украінскай.

У яўрэйскай літгрупе „Юнгэр-Арбэйтэр”.

* Са сканчэннем сезона летніх водпушкаў, Менская яўрэйская літаратурная група „Юнгэр-Арбэйтэр” распачынае сваю літаратурную працу ў Менску і на провінцыях.

* Значна замацаваўшыся за алошні год, „Юнгэр-Арбэйтэр” з восені г.г. прыступае да організацыі саюзу яўрэйскіх пролетарскіх пісьменнікаў Беларусі з аддзяленнямі на мясцох.

Гэты саюз увойдзе ў якасці яўрэйскай сэкцыі ва Усесаюзную Асоцыяцыю Пролетарскіх Пісьменнікаў.

* На працягу лета літгрупа „Ю.-А.” здала ў друк зборнік піонэрскіх песень, выпусьціла некалькі літтаронак пры газэце „Юнгэр-Арбэйтэр” і супрацоўнічала ў часопісе „Штэрн”.

* Некаторыя таварыши падрыхтавалі да друку свае творы, паміж імі дзіве аповесьці „На Барысаўскай зямлі” і „Ледаход”.

* У бягучым годзе „Ю.-А.” мае, пацууль што, 14 друкаваных аркушаў, плян выдавецкай працы значна абліганае гэты лік.

Міш іншым літгрупа проектуе выдаванын е танный маленькай бібліотэчкі.

* Вядомы яўрэйскі поэта Беларусі Із. Харык—аўтар кнігі „На гэтай зямлі”—пастановай колегіі Наркамасьветы Беларусі ўзнагароджан стыпэндыйй імя Шолом-Алэйхема.

* У сучасны момант яўрэйскі поэта Харык працуе над драматычнай поэмай, у асяродзьдзі якой стаіць мястечка ў гады рэвалюцыі?

Адначасова Харык працягвае сваю працу па перакладу беларускай лірыкі.

* Поэта Э. Аксельрод супольна з т. Харыкам заканчваюць пераклад п'есы Жуль-Ромена „Ів-Ле-Тру-адэк“ з тэкстам песен Як да яе. П'еса будзе пастаўлена Маскоўскім Яўр. Дз. Тэатрам.

* Бэлетрысты Мэровіч канчае роман з жыцця на Літве і Беларусі ў гады грамадзянскае вайны.

Адказны рэдактар: Радколегія.



Зъмест

Літаратурна-мастацкі аддзел

	Стар.
Л. Чарнійская—Бязьдзестуха (<i>апавяданьне</i>)	3
А. Александровіч—Дэзвіна (<i>верш</i>)	22
Янка Бобрык—Засыпвай мне песьню (<i>верш</i>)	24
Валеры Маракоў * * (<i>верш</i>)	25
Л. Юркевіч—У съпевах замеці (<i>апавяданьне</i>)	26
А. Звонак—Берагам зялёным (<i>верш</i>)	30
А. Гурло * * (<i>верш</i>)	32
Б. Казлоў—Помню вечар (<i>верш</i>)	34
Крапіва—Мачыха (<i>байка</i>)	36
Хто съпіць, той на грэшыць (<i>байка</i>)	38
Антося Замежны—Галадоўка (<i>З вастроўнага жыцця Зах. Беларусі</i>)	39

Грамадзка-політычны аддзел

М. Шапавалаў—Дыктатура і дэмократыя	44
С. Баркоўскі—Вясельны быт беларускага селяніна	51
Д. Васілеўскі—Пісьніяр вясковага адраджэння	72
Кнігапіс	81
Хроніка	87